

АДМ і ЛІТАРАТУРА МАСТАЦТВА

11 ЛІПЕНЯ 2003 г.

№ 28/4214


**Мінск
святкаваў
вызваленне**
Рэпартаж
пра
Дзень
Неза-
лежнасці

3,12



**Чатыры
думкі
пра кнігу
вершаў**

**Янкi
ЛАЙКОВА**



6-7

**Паэт пайшоў,
а вершы
засталіся:**
неапублікаваныя
пры
жыцці
Васіля
САХАРЧУКА

14-15



СЛАВЯНСКІ БАЗАР У ВІЦЕБСКУ" ЗАПРАШАЕ ГАСЦЕЙ

**СЁННЯ —
першы дзень
фестываля
"Славянскі базар
у Віцебску"**

2

Працяг на стар.

НА ЗДЫМКУ: спявачка Ірына ДАРАФЕЕВА

Фота Алы ТКАЧЭНКІ

КОЛА ДЗЁН

12 ліпеня на галоўнай канцэртнай пляцоўцы Віцебска — Летнім амфітэатры — адбудзецца святочнае адкрыццё XII Міжнароднага фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску".

ПРАЕКТ ТЫДНЯ

Нарэшце гатовы канчатковы праект манумента Янку Купалу, які будзе ўстаноўлены ў Маскве. Пераможцамі конкурсу на лепшую работу, дзе было прадстаўлена пяць эскізаў, сталі скульптары Льва і Сяргея Гумілеўскіх. Помнік уяўляе сабой невялікі курган, дзе сярод маляўнічага ландшафту — чатырохметровая фігура Купалы з бронзы. На гранітным пастамеце надпіс: "Мне сняцца сны аб Беларусі". Бронзавы пазт абаліраецца на валун, на якім цвіце папараць. З-пад каменя б'е крыніца — сімвал вечнага жыцця. Помнік Янку Купалу вырашана размясціць у невялікім скверы на Кутузаўскім праспекце. Адкрыццё манумента адбудзецца ў наступным годзе.

МЕДАЛІСТЫ ТЫДНЯ

Паводле папярэдняй інфармацыі Галоўнага ўпраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі, сёлета медалі па выніках паспяховай вучобы ў школе атрымалі 5555 школьнікаў, што складае 6,1 працэнта ад агульнай колькасці выпускнікоў. Летась медалямі былі ўзнагароджаныя 6126 выпускнікоў, або 6,8 працэнта.

ЛІЧБА ТЫДНЯ

На сустрэчы з журналістамі намеснік міністра абароны Рэспублікі Беларусь Уладзімір Сераштан паведамаў, што ў беларускай зямлі застаецца каля 1 мільёна салдат, імёны якіх дагэтуль не ўстаноўлены.

УЛІК ТЫДНЯ

Па звестках Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва ў нашай краіне практычна завершаны персаніфікаваны ўлік працуючых грамадзян у сістэме дзяржаўнага сацыяльнага страхавання. На сённяшні дзень індывідуальныя асабовыя рахункі адкрыты на 4,3 млн. чалавек, або практычна на ўсё працуючае насельніцтва Беларусі. Пры гэтым каля 4 мільёнаў грамадзян атрымалі на рукі пасведчанні дзяржаўнага сацыяльнага страхавання — як чакаецца, цалкам гэтая работа будзе завершана да жніўня гэтага года.

АПЫТАННЕ ТЫДНЯ

Навукова-даследчы Інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных праблем Мінгарвыканкама правёў апытанне мінчан "на прадмет іх адносін да магчымасці ўвядзення расійскага рубля на тэрыторыі рэспублікі". Больш за 30 працэнтаў апытаных выказаліся супраць увядзення расійскай валюты на тэрыторыі рэспублікі, больш за 20 працэнтаў — падтрымалі падобную меру. На пытанне "якой замежнай валюце яны давяраюць", мінчане па-ранейшаму аддаюць перавагу амерыканскаму доллару. Так 68 працэнтаў апытаных давяраюць доллару, на ёўра арыентуюцца 30 працэнтаў апытаных мінчан, расійскі рубель выбіраюць 2 працэнты апытаных. У ходзе даследавання было апытана 1030 чалавек.

РОСТ ТЫДНЯ

З 1994 па 2002 год колькасць грамадзян Беларусі, якія выязджаюць па дагаворах і кантрактах на заробкі за мяжу, павялічылася ў 2,8 раза, а колькасць "працоўных імігрантаў" у нашу краіну ўзрасла амаль у 10 разоў. У прыватнасці, у 2002 годзе на заробкі за мяжу выехала 4011 беларусаў, а ў 1 квартале гэтага года — 318. Паказчыкі ўезду замежных работнікаў у Беларусь за гэты ж час былі 1046 і 106 чалавек адпаведна. Летась працоўныя мігранты з Беларусі працавалі амаль у 30 краінах свету, і пераважна — у ЗША, Расіі, Вялікабрытаніі, Германіі, Польшчы, Чэхіі, Францыі, Нарвегіі, Швецыі, Швейцарыі і Малдове.

ВІНШУЕМ З ЮБІЛЕЕМ!

Сёлета Гаўрылу Вашчанку споўнілася 75 год. У такім узросце кожны чалавек мае патрэбу азирнуцца, асэнсаваць пражытае, дасягнутае, здзейсненае. Гаўрыла Харытонавіч, народны мастак Беларусі, аўтар твораў, без якіх немагчыма ўявіць беларускі жывапіс XX стагоддзя, на пройдзены шлях можна глядзець з горадасцю.

выкладалі старыя кадры, якіх ніякая сіла не здолела б звярнуць у бок "сацыялістычнага рэалізму". Тут шанавалі імпрэсіяністаў і Маціса, з павагай гаварылі пра Сезана і кубістаў. Па стылёвых адзнаках Вашчанку 60-х гадоў можна аднесці да так званых "суролага стылю", які больш ці менш ўкараніўся ў мастацтва ўсіх саюзных рэспублік СССР. Але па сутнасці ён

КАБ ВЫВЕРЫЦЬ ШЛЯХ

Першую мастацкую адукацыю ён атрымаў у 1948 годзе, калі скончыў Кіеўскую вучэльню ўжыткавага мастацтва. Потым вучыўся ў Львоўскім дзяржаўным інстытуце ўжыткавага і дэкаратыўнага мастацтва. Скончыў інстытут у 1953 годзе.

Большасць беларускіх мастакоў у той час вучыліся ў расійскіх (Масква, Ленінград) мастацкіх ВНУ, дзе шанаваліся рэалізм і яго традыцыйным разуменні, а прынцыпы адукацыі былі закладзены яшчэ ў часы Імператарскай Акадэміі. Львоўская "Alma mater" Гаўрылы Вашчанкі выгодна адрознівалася не толькі ад маскоўскіх і ленінградскіх ВНУ свайго профілю, але, бадай, і ад усіх мастацкіх ВНУ СССР. Навучальная праграма не была жорстка рэгламентаванай, студэнтам дазваляліся вольнасці творчага характару, за якія з кожнага іншага інстытута без ваганняў выганялі б. Рэч у тым, што Львоўскі інстытут быў колісь філіяй Варшаўскай акадэміі, і малады Вашчанка заспеў у ім той час, калі ў ім

заўжды быў і застаецца унікальнай асобаю, самабытным творцам, у якім і прафесійныя знаўцы і аматары мастацтва заўжды пазнавалі беларуса, мэтра беларускай мастацкай школы.

Шэраг ягоных палотнаў прысвечаных вялікай вайне, сведкам і ўдзельнікам якой яму давялося быць, чарнобыльскай трагедыі, ахвярам сталіншчыны шчыра і сумленна апавядаюць пра крыжовы шлях нацыі ў XX стагоддзі.

Звяртаўся ён ў сваіх палотнах і да даўняй гісторыі нашай дзяржавы. У анталогію нашага жывапісу ўвайшлі "Грунвальдская бітва", і партрэт пераможцы пад Оршаю Канстанціна Астрожскага.

Ён жа аўтар і лірычных вобразаў роднага Палесся і цяпер ужо роднага мегаполіса Мінска. Шмат гадоў Гаўрыла Харытонавіч выкладаў у Беларускай акадэміі мастацтваў (да 1991 года Тэатральна-мастацкі інстытут), кіраваў кафедрай, дзе рыхтуюць мастакоў-манументалістаў. А рос-



пісы і вітражы, зробленыя ягонай рукою, якія калісьці падаваліся глядачам незвычайнымі, амаль авангардысцкімі — цяпер таксама наша класіка, як і станковы жывапіс мэтра.

75 год — калі трэба азирнуцца. Але толькі на хвіліну, каб выверыць шлях наперад. Сапраўдны творца заўжды ў дарозе.

П.В.

ПОСТАЦІ НАШАЙ ГІСТОРЫІ

6 лістапада будзе 120 гадоў з дня народзінай Язэпа Лёска. ГА "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" распачало ўшанаванне памяці празаіка, публіцыста, мовазнаўца, літаратуразнаўца і палітычнага дзеяча выданнем кішэннага календарыка на 2003—2004 гг. Выкарыстана фота Язэпа Лёска 1930-х гадоў з сямейнага архіва дачкі Аляксандрыны Лёска. На другім плане — будынак педагагічнага тэхнікума ў Менску (1925 г.), вокладкі вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове, лагатып газеты "Беларусь", якую ён рэдагаваў, гады жыцця (1883—1940) ды сімваліка ТБМ. Дызайн выканаў мастак Ігар Марачкін.

ВЯРТАННЕ СЛАЎНАГА ІМЯ

Дадамо, што з удзелам таварыства рыхтуецца да друку кніга твораў Язэпа Лёска.

ГА "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" выпусціла юбілейны календарык, прысвечаны выдатнаму дзеячу навукі і культуры Вацлаву Ластоўскаму, якому сёлета, 20 кастрычніка, споўніцца 120 гадоў ад дня ягоных народзінаў. Вацлаў Ластоўскі — вядомы гісторык, публіцыст, пісьменнік, літаратуразнаўца і грамадска-палітычны дзеяч. Згадаем толькі ягоную "Гісторыю беларускай (крыўскай) кнігі", якая да сённяшняга дня не страціла сваёй навуковай вартасці. Выява Вацлава Ластоўскага змешчана на фоне базільянскага манастыра ў Беразвеччы. Пазначаны гады жыцця. Дызайн выканаў мастак Ігар Марачкін.

Запытайце юбілейныя календарыкі ў сядзібе Таварыства беларускай мовы, што на вуліцы Румянцава, 13 у Менску.

Ірына ЛЯКСЕВА



Язэп Лёска
1883 - 1940



Ластоўскі

Міжнародны фестываль "Славянскі базар у Віцебску", які за сваю больш чым 10-гадовую гісторыю адкрыў шмат таленавітых спевакоў, зноў распачынае свой святы. Ліпень — для яго традыцыйны месяц. Праб'ягуць хутка гэтыя ліпенскія дні, і мы даведаемся пра новых лаўрэатаў, адкрыем для сябе непаўторных выканаўцаў песні.

СПЕЎНАЯ ПТУШКА

Але мне бачыцца, як урок для будучых лаўрэатаў фестывалю — выступленне на ім Ірыны Дарафеевай. Пра гэта сведчыць не толькі сама спявачка, але і яе аднадумцы — аўтары песні "Балада", песні-трыумфа "Славянскага базару-1999", пазт Уладзімір Пецюкевіч і кампазітар Дзмітрый Даўгалёў.

Ірына Дарафеева, спявачка: Для мяне як выканаўцы песні "Балада" — гэта была адна з цяжкіх прац. Прапанова прыняць у 1999 годзе ўдзел у фестывалі "Славянскі базар" была нечаканай. Я ў той

час планавала ўдзельнічаць у Міжнародным конкурсе "Голас Азіі". І мы пачалі ствараць песню літаральна за месяц. Хоць песня ўжо існавала, але, каб удзельнічаць у такім фестывалі, трэба было рабіць яе больш дасканалай. Давялося прасіць у аўтара слоў Уладзіміра Пецюкевіча, каб ён напісаў дадатковы куплет. Ён быў аб драматычных падзеях, якія толькі што адбыліся ў маі 1999 года ў пераходзе станцыі метро "Няміга" ў Мінску. Тады загінула шмат маладых дзяўчат і хлопцаў на тым самым месцы, аб якім гаворыцца ў "Слове аб папку Ігаравым". Мы былі

ўпэўнены, што такая незвычайная драматычная песня прынясе поспех. Кампазітар Дзмітрый Даўгалёў стварыў арыгінальную аранжыроўку для аркестра, якая найбольш адпавядала майму голасу, змяніў меладычную лінію ў розных куплетах.

Дзмітрый Даўгалёў, кампазітар: Першы варыянт песні "Балада" мы напісалі з пазтам Уладзімірам Пецюкевічам у студзені 1994 года. "Балада" праляжала пяць гадоў у сталё, пакуль не спатрэбілася спявачцы Ірыне Дарафеевай для ўдзелу ў Міжнародным кон-

курсе маладых выканаўцаў "Славянскі базар-1999". І толькі-толькі пачалі думаць, як нам узмацніць "Баладу" — на Нямізе, на вачах у Божай Маці, на Святую Тройцу адбылася жудасная трагедыя. Узрушаны Уладзімір Пецюкевіч дапісаў строфу балады, ёмістую і хваляючую. Менавіта гэтыя чатыры радкі і вырашылі ўсю драматургію песні.

Стрэлы хмарай чорнай засланялі сонца. Чырванела рэчка ад крыві людскоў. Бітва на Нямізе на Святую Тройцу Алякла нам сэрцы жудаснай бядой...

На конкурсе ўсё ўдалося Ірыне Дарафеевай. І сведчанне таму — яе бліскучая перамога. На мой погляд, Ірына па-майстэрску выканала ўсе пастаўленыя перад ёй творчыя задачы. Дарафеева — сапраўдная зорка беларускай эстрады. І я лічу, яе чакае вялікая будучыня.

Дзмітрый Даўгалёў, мой даўні сябра, напісаў да майго верша цудоўную балада-рамантычную музыку. А таленавітая, чароўная спявачка Ірына Дарафеева найлепш данесла аўтарскія і свае пачуцці патрабавальнаму слухачу і журы на фестывалі "Славянскі базар".

Што хочацца дадаць да ўсяго гэтага? Талент, Боскі дар, як той голас беларускай птушкі, праявіцца, нягледзячы ні на што, важна — верыць у сябе, аддаваць цалкам свае здольнасці людзям, якія палюбяць цябе.

Яўген ХВАЛЕЙ





Пра суверэнітэт Рэспублікі Беларусь загаварылі ў эфіры Беларускага тэлебачання яшчэ напярэдадні 3 ліпеня — Дня Незалежнасці.
30 чэрвеня ў інтэрв'ю прадстаўнікам трох беларускіх тэлеканалаў (БТ, ОНТ, СТБ) Прэзідэнт нашай краіны Аляксандр Лукашэнка выказаў сваё разуменне незалежнасці.

3 ліпеня падчас адкрыцця ваеннага парада на Кастрычніцкай плошчы Аляксандр Лукашэнка яшчэ раз нагадаў пра незалежнасць. Пры гэтым адзначыў, што яна была б немагчымай, калі б наш народ не

мела, найбольшы ўрачыстасці адбываліся ў сталіцы.

Усіх уразіў ваенны парад Мінскага гарнізона, у якім прынялі ўдзел тры



МІНСК СВЯТКАВАЎ ВЫЗВАЛЕННЕ

Напярэдадні Дня незалежнасці Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю тром беларускім каналам падкрэсліў, што сваю поўную незалежнасць мы набылі нядаўна. Таму павінны не проста ўсведамляць суверэнітэт нашай краіны, але і мацаваць яго.



перамог нямецка-фашысцкую навалу. Прэзідэнт краіны падкрэсліў, што менавіта Вялікая перамога дала нам магчымасць усведамляць сябе людзьмі, якіх нікому і ніколі не ўдасца паставіць на калені. Мы пабудавалі новую краіну — моцную, свабодную і незалежную. Сёння нам ёсць што берагчы, бо наш гістарычны арыенцір нязменны — дэмакратычная, эканамічна развітая дзяржава.

У гэты дзень Беларусь па-сапраўднаму адзначае свята. Зразу-

тысячы ваеннаслужачых, адметны пляч-парад — паказальныя выступленні роты ганаровай варты пад музыку Узводнага аркестра, шэсце моладзі (актывістаў БРСМ і піянерскай арганізацыі) і спартсменаў Беларусі.

У Мінску, як і па ўсёй краіне, людзей радавалі сваімі выступленнямі не толькі айчыныя дзеячы культуры, але і замежныя.

Адным словам свята атрымалася.

Н.К.

(Працяг на стар. 12)



РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ ЎСТАНОВА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА» ДАВОДЗІЦЬ ДА ВАШАГА ВЕДАМА: ПАДПІСАЦА НА НАШЫ ВЫДАННІ МОЖНА Ў ЛЮБЫ ДЗЕНЬ!

Шаноўныя чытачы! Закончылася падпіска на другое паўгоддзе 2003 года. Але на выданні Рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і Мастацтва» можна падпісацца ў любым паштовым аддзяленні нашай

краіны. Кошты засталіся амаль тыя ж, што і былі. Для ўстаноў Міністэрства культуры і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адкрыта льготная падпіска.

«Літаратура і мастацтва»

Індывідуальная (індэкс — 63856)	на 1 месяц — 4000 руб.
	на 3 месяцы — 12000 руб.
	на 5 месяцаў — 20000 руб.
Ведамасная льготная (індэкс — 63880)	на 6 месяцаў — 16800 руб.
Ведамасная (індэкс — 63857)	

«Полымя»

Індывідуальная (індэкс — 74985)	на 1 месяц — 3500 руб.
	на 3 месяцы — 10500 руб.
	на 5 месяцаў — 17500 руб.
Ведамасная льготная (індэкс — 00727)	на 6 месяцаў — 16800 руб.
Ведамасная (індэкс — 00141)	

«Маладосць»

Індывідуальная (індэкс — 74957)	на 1 месяц — 3800 руб.
	на 3 месяцы — 11400 руб.
	на 5 месяцаў — 19000 руб.
Ведамасная льготная (індэкс — 00731)	на 6 месяцаў — 16800 руб.
Ведамасная (індэкс — 00137)	

«Крыніца»

Індывідуальная (індэкс — 74824)	на 1 месяц — 3500 руб.
	на 3 месяцы — 10500 руб.
	на 5 месяцаў — 17500 руб.
Ведамасная льготная (індэкс — 00730)	на 6 месяцаў — 16800 руб.
Ведамасная (індэкс — 74940)	

«Нёман»

Індывідуальная (індэкс — 74968)	на 1 месяц — 3500 руб.
	на 3 месяцы — 10500 руб.
	на 5 месяцаў — 17500 руб.
Ведамасная льготная (індэкс — 00238)	на 6 месяцаў — 16800 руб.
Ведамасная (індэкс — 00238)	

«Всемирная литература»

Індывідуальная (індэкс — 74863)	на 1 месяц — 3500 руб.
	на 3 месяцы — 10500 руб.
	на 5 месяцаў — 17500 руб.
Ведамасная льготная (індэкс — 00135)	на 6 месяцаў — 16800 руб.
Ведамасная (індэкс — 00135)	

НА БЕЛАРУСКІМ РАДЫЁ

Працягваецца лета — пара адпачынку, творчых паездак, святаў. І пра найбольш важныя падзеі нямаюць расказацца ў перадачах Беларускага радыё. Цікавымі былі рэпартажы з Вязьнікі, з Аўцюкоў, адбыліся сустрэчы з новым дырэктарам Дзяржаўнага літаратурнага музея Яні Купалы Сяргеем Вечарам, паэтам Анатолем Аўруціным, пісьменнікам Уладзімірам Ліпскім і іншымі творцамі.

З аўторка па пятніцу ў 22.30 аматары літаратуры запрашаюць праграмы "Брама", "Авансцэна", "Палітра", "Сентыментальнае паляванне", якія паўтараюцца на канале "Культура" у суботу і нядзелю.

Штодзённа пасля паўночы — "Кароткія гісторыі", а ў суботу, у 10.45 Алесь Бадак і радыёжурналісты знаёмяць з навінамі літаратурнага жыцця ў праграме "Літаратурны праспект".

Сустрэчы з літаратарамі адбываюцца таксама ў праграме "Клас і К" па суботах у 16 гадзін, а ў нядзелю — у "Радыёпарку" і ў вечаровых "Імгненнях паэзіі".

На канале "Культура" ў "Клубе дамасадаў" пачалося чытанне ў прамым эфіры рамана Яні Брыля "Птушкі і гнёзды" — штодзень у 11 гадзін. У аўторак Галіна Шаблінская з серыяй літаратурных перадач з 14.10 да 18 гадзін.

У сераду і чацвер у "Клубе дамасадаў" аўтарскія праграмы Васіля Макарэвіча "Натхненне", у якіх ён знаёміць з навінкамі беларускай прозы і паэзіі.

У суботу — паўтор праграм "Сентыментальнае паляванне" (9.00), "Гаспода" (10.10), "Брама" (15.45).

У нядзелю — паўтор праграм "Палітра" (18.30) і ў 19.00 — "З фондаў радыё". У. Караткевіч. "Кнігашоша". Радыёпастанова. І. Шамякін "Аксана". Інсцэніраванае апавяданне. Я. Купала. Вершы.

Н. К.

ЯПОНІЯ НА БЕЛАРУСІ

У Нацыянальным мастацкім музеі пры ўдзеле Пасольства Японіі ў Беларусі праходзіць выстава твораў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва Японіі XVIII-XX стст.

Кераміка, фарфор, кімано, нэцке, вырабы з бронзы... У кожнай рэчы — сузіранне прыроды, надзей і самога сябе — уся Японія, увесь светапогляд Усходу: гарманічнасць, адзінства чалавека і прыроды, прыгажосць, схаваная ў чым заўгодна — у слове, у руху, у сузіранні жыцця...

Асэнсаванне свайго Шляху адбываецца праз Дзеянне. І не так важна, якое яно, гэта Дзеянне: паэзія, мастацтва, скульптура, каліграфія, садоўніцтва, будуюць ці чайная цырымонія. Важна, каб дзеянне было зроблена і заўсёды рабілася ў стане цэласнасці, прыроднасці...

Вось адкуль гэта прыгажосць, вытанчанасць, прывабнасць кожнай японскай рэчы, вось адкуль гэты своеасаблівы менталітэт японцаў — людзей спакойных, добразычлівых, трывалых і ўпэўненых.

Шматлікія найпрыгажэйшыя кімано, якія падобныя на карціны, вытанчаныя ўзоры на паясах ("обі"), нэцке, макеты старажытных замкаў Японіі, традыцыйныя японскія лялькі, так непадобныя на нашы, рэчы чайнай цырымоніі і шмат чаго іншага — у адной залі музея.

Дакрануцца да іншай культуры заўсёды цікава, бо можна параўнаць сваё і чужое. Японія і Беларусь такія непадобныя, здаецца, краіны, але і яны маюць шмат агульнага. Тая ж талерантнасць беларуса, павага яго да роднай зямлі, што корміць, да прыроды — усё гэта ёсць у фальклору, у літаратуры, у культуры нашага народа. Успомнім тое ж садоўніцтва і лекарства Скарыны, працы Абдзіраловіча і Ластоўскага, хайку Разанава... Яшчэ больш нас паяднаў Чарнобыль...

Людскасць — вось агульнае для ўсіх, хто можа разумець сэрцам. І хай я жыў у Беларусі, а ты ў Японіі, мы ўсё адно разумеем адзін аднаго. Праз прыроду, праз думкі, праз сэрцы... Праз бяду і радасць... І, канечне, праз мастацтва...

Юры ЧАРНЯКЕВІЧ



Суседка суседцы:
— Ох, Манька, мы сёння са сваім ваявалі ў хаце.



— Чыя ўзяла?
— А-а, толькі пыл да столі паднялі... Так змарылася, што пайшла за хлёў, села і павалілася.

— Кажуць, ваш Васіль кулаком быў.
— Аге, буў кулак, бо на кулаку снаў. На падушцы — толькі па святах.

Сын склаў спіс гасцей, якіх хоча запрасіць на сваё вяселле. Паказвае бацьку, той дае парад:

— Гэтага пакінь... Гэтага зарчаркні... А гэтага — ваабшчэ зарчаркні...

Дзядзька, твой трактар па-дурному лапоча.

— А ён, каласок, цябе перадражняе.

Тры аўцюкоўцы заспрачаліся, у каго лепшыя яблыкі выраслі:

— Я свой яблык паклаў на лаўку — зламалася.

— А я паклаў на стол, дак стол рухнуў.

— Хлопцы, я свой яблык паклаў на воз, дак з яго вылез чарвяк і каня з'еў.

Хвалькі адбрыноць любога:

— Не падабаецца — не слухай, а брахаць не мяшай.

Прыходзіць аўцючка да дырэктара саўгаса, просіць:

— Дай, Іванавіч, паўмеха торфу.

— Чаму так мала просіш?

— А як хто замерзне, я ўзвалю яму на плечы гэты торф. Пабегае вакол хаты, пагрэецца...

Кажуць, дырэктар выпісаў Маньцы цэлую машыну паліва, каб па яе метадзе грэўся ўвесь пасёлак.

Дзед чытае газету дагары "нагамі". Унук пытае:

— Што ты там вычытаў?

— Хочаш не хочаш, каласок, а галасаваць трэба ісці.

Аўцюкоўскі шафёр распавядае сябрукам на мехдвары:

— Каб міліцыянер не адчыніў дзверцы, каб я не выкуліўся з машыны, дак хрэн бы ён ведаў, што я п'яны...
Памаўчаў і дадаў:

— Ты ж яго не ведаеш, — робіць заўвагу напарнік.

— А што, у мяне галава не адваліцца, а мянту прыемна.

У аўтобусе.

— Дайце месца цяжарнай жанчыне, — моцна аб'яўляе маладая аўцючка.

— Па табе не відна, — сумняваецца адзін пасажыр.

— А ты хочаш, каб праз гадзіну ўжо было відна...

У аўтобусе мясцовага прызначэння.

— Вой, жанчына, вы ззаду вымазаны мелям.

— Што, срака?

— Як вы непрыстойна гаворыце.

— Ага, срака ёсць, а слова такога па-вашаму няма. У Аўцюках што ёсць, тое не схаваеш.

У аўцюкоўскім лесе Воўк сабраў усё звяр'ё, аб'яўляе:

— Дзве навіны хачу паведаміць — добрую і дрэнную.

— З добрай пачні, — прапанавала Ліса.

— Дык вось у чым яна. Людзі, каб не распаўсюджваўся між намі "спід", прыслалі цэлы грузавік прэзерватываў.

Усе ад задавальнення заляпалі лапамі па ствалах дрэў.

— А дрэнная, — пачаў Воўк, строга зірнуў на Зайца і падняў

аўцюкоўскія Падкёлкі

— Па той дарозе болей не паеду, бо ў мяне перадок слабы.

яго за вушы. — Во гэты хунвэбін віламі выгрузаў...

Люба, муж у якой даішнік, бярэ ў доўг грошы ў суседкі:

— Пазыч дваццаць тысяч, калінка. Мой заўтра насвішча, я табе і вярну.

— Адчাপіся, Коля, не лезь, бо я, па-першае, яшчэ нечапана. А па-другое, у мяне пасля етага заўсёды галава баліць.

Аўцюк пра жыццё:

— Наш адзін касіў, касіў ды галавой у купіну ўтыркнуўся. Лёгка смерць. Не кажыце мне





пра лёгкае жыццё. Хай будзе цяжкое, дак тут хоць нальоць.

Пра аўцюка-гультая:

— Гэта ж ён, каласок на печы ляжаў і адмарозіў пальцы. У маёй задніцы цяплея, чым на яго печы. Ён жа на вяселлі ледзь з голаду не памёр, ленаваўся жаваць.

Піша аўцючок пісьмо бацькам з дзіцячага лагера:

“Я па вас вельмі сумую, але мне весела...”

Аўцюкоўскія філосафы:

— Мужык з грашымі — кавалер.
— А без грошай?
— Самец.

— У чым бабскае шчасце?

— Калі сыты побач. Галодны мужык — ліхі звер.

Інвалід Максім прыдумай прыпеўку:
Харашо таму
жывёцца,
У каго адна нага.
І сапог нямнога
рвёцца,
І парцяначка адна.

— Галаву навошта маеш?
— Я ў яе ем.

Ганна ідзе з магазіна, нясе дзве цяжкія сумкі. Следам кроць Іван і кажа:

— Ганна, табе, мусіць, цяжка?
— Ага, нялёгка.
— От, Ганна, каб я не быў у водпуску, то падмог бы табе.

Пажаніліся ў Аўцюках старыя. Праз тыдзень выходзіць маладая на вуліцу. Суседкі збегліся. Адна дык кажа:



Аўцюк старшыні сельсавета:

— Калі твая пастанова не адпавядае букве закона, то я цябе на гэтую букву і пашлю...

— Куды?

— З Аўцюкоў не відаць.

— Стэфка, ты нейкая сумная. Мо цяжка спала? А можа, у яго не гаўкае?

— Гаўкаць гаўкае, Райка, але ж з будкі не вылазіць...

— Вой, бабы, цяперашніх мужыкоў адразу і не раскусіш.



Пінжакі доўгіяносяць, штаны — шырокія. Не відно, як яны да нас адносяцца... Давайце, калінкі, вып'ем за сапраўдных арлоў, якія могуць і за сябе пастаяць, і за другіх паляжаць.

-- Марыя, збірайся, пайшли на ферму, спазняемся.

-- А што мне збірацца. Закрыла рот і пайшла.

Айцюк зайшоў да суседа і кажа:
-- Иван, давай вып'ем твайго віна.

-- А тваё дзе?

-- А пра сваё я табе проста раскажу.

Аўцюк-заполец раскавае, як ён першы раз у жыцці выпіваў:

— Слухай, каласок, ды саабражай. Каўтануў, а яна з рота хацела выйсці, дык я рот рукой прыкрыў. Да яна — праз нос. Я нос заціснуў. Да яна — праз вушы. Да я пальцам во етымі вушы пазатыкаў... Не паказаў моды, і па той час!

Захарава, 19



РЭДАКЦЫЙНА-

ВЫДАВЕЦКАЯ

ЎСТАНОВА

«ЛІТАРАТУРА

І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

выдавецкія праекты самай шырокай тэматыкі;
выканае ўвесь спектр рэдакцыйна-выдавецкіх паслуг (ад рэдагавання рукапісу да выдання і распаўсюджвання кніжнай прадукцыі);
арганізуе рэкламу і прэзентацыю выданняў.

Вул. Захарава, 19, тэл.: 284-85-25.

Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ № 570 ад 23 кастрычніка 2002 года, выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Пішыце на адрас: 220005, Мінск, вул. Захарава, 19, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"; EMAIL: gazeta_lim@tuf.by.

літаратурны



квартал

ВІНШУЕМ

3 ліпеня адсвяткаваў свой 85-гадовы юбілей пісьменнік Іван МЯЛА — навуковец і празаік. Нарадзіўся ён на Браншчыне. Закончыў ветэрынарны тэхнікум, служыў у арміі, ваяваў. Вучыўся ў Ваенна-ветэрынарнай акадэміі, скончыў Маскоўскі заветэрынарны інстытут. Працаваў урачом, быў выкладчыкам, а потым дырэктарам Старадубскай міжраённай калгаснай школы. Пасля аспірантуры (Масква, Усесаюзны інстытут эксперыментальнай ветэрынарыі) абараніў кандыдацкую дысертацыю. Затым працаваў у Далёкаўсходнім навукова-даследчым інстытуце ў Благавешчанску (Амурская вобл.), у Беларускім ветэрынарным навукова-даследчым інстытуце, у лабараторыі энтамалогіі і пчалярства Беларускага НДІ эксперыментальнай ветэрынарыі. Кавалер ордэна Айчынай вайны, мае іншыя ўрадавыя ўзнагароды.

Вучыўся на аддзяленні прозы Літінстытута імя Горкага ў Маскве. З нарысамі, замалёўкамі, апавяданнямі выступае ў друку пачынаючы з 1940-х

гадоў. Піша пра гістарычнае мінулае Беларусі, сучасныя праблемы. Аўтар аўтабіяграфічнай аповесці "Каранцін", у якой распавёў аб сваім знаёмстве з такімі вядомымі асобамі, як В. Шклоўскі, Ю. Алешка, В. Катаеў. Напісаў некалькі п'ес. Творы І. Мялы — на дзвюх мовах: беларускай і рускай. Кнігі выйшлі ў Расіі і ў Беларусі: нарысы "Нижневские животноводы", "Стародуб", "Горит в степи маяк", п'еса "Дело чести", аповесці і апавяданні "Натенькины смотрины", раманы "Низовские партизаны", "Верность" "Раскол", "Искушение Гарлины", "Повстанцы", "Принада" і "Овсяный бунт". Вішнуючы Івана Ільча з юбілеем, жадаем яму і надалей здароўя і творчых поспехаў.

6 ліпеня было 80 гадоў Валянціну ПАНАМАРОВУ — празаіку, нарысісту. Ён нарадзіўся ў Маскве, быў курсантам Серпухаўскай школы авіямеханікаў, слухачом Ваенна-паветранай акадэміі імя Жукоўскага. Навучаўся ў Маскоўскім інстытуце міжнародных адносін, працаваў у газеце "Правда". Быў карэспандэнтам "Правды", "Известий", "Огонька" па Беларусі, памочнікам першага сакратара ЦК КПБ. Кіраваў групай палітаглядальнікаў Дзяржтэлерадыі БССР, уласны карэспандэнт "Літаратурной газеты" ў Беларусі. Неаднаразова ўдзельнічаў у рабоце сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Узнагароджаны ордэнам "Знак Пашаны".

Літаратурнай дзейнасцю займаецца з 1946 года. Першы нарыс надрукаваў у газеце "Правда". Напісаў шэраг партрэтаў сучаснікаў, дакументальную аповесць "Ідальнікі роздумі", сцэнарыі дакументальных фільмаў, успаміны пра П. Броўку, А. Куляшова, М. Лынькова, П. Пестрака. Выдаў кнігі "Партизанские годы Орловского", "На волнах жизни: Очерки и зарисовки" і інш. Піша апавяданні, рэцэнзіі, нарысы. Паводле яго сцэнарыя ў 1969 годзе быў зняты дакументальны фільм "У агні жыцця".

Вішнуючы Валянціна Георгіевіча з юбілеем, жадаем яму здароўя, творчага неспакою і плёну.

БЫЛО Б 65

5 ліпеня споўнілася 65 гадоў Уладзіміру Машкову — празаіку, дзіцячаму пісьменніку. Ён пісаў на дзвюх мовах, многа твораў прысвяціў жыццю дзяцей, іх прыгодам: аповесці "Как я был вундеркиндом", "Соскучился по дождю"... Аўтар літаратурных рэцэнзій, сцэнарыяў, перакладаў на рускую мову з беларускай творы З. Бядулі, С. Александровіча, В. Гарбука, Г. Васілеўскай, У. Юрэвіча, А. Васілевіч, У. Караткевіча, У. Чорнага, У. Мехава, У. Краўчанкі, Я. Лецікі, Н. Маеўскай і інш. Выдаў шмат кніг прозы для дзяцей і пра дзяцей ("Между "А" и "Б"), "Веселая дюжина", "Здравствуй, Валерка", "Соскучился по дождю", "Последний день матриархата", "Детское время"...

Закончыў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэта. Працаваў у газеце "Зорька", на Беларускім радыё. Вучыўся на Вышэйшых сцэнарных курсах у Маскве. Быў сцэнарыстам на студыі "Беларусьфільм", рэдактарам выдавецтва "Беларусь", старшым рэдактарам выдавецтва "Мастацкая літаратура" загадчыкам рэдакцыі літаратуры для малодшага школьнага ўзросту выдавецтва "Юнацтва". Працаваў у часопісе "Нёман". П'еса "Як я быў вундэркіндам" (у сааўт. з А. Вольскім) пастаўлена Беларускім рэспубліканскім тэатрам юнага гледача ў 1986 годзе.

ЛІТВА І ЛІЦЬВІНЫ

У перакладчыцкім даробку — папаўненне. Літоўскі цэнтр культуры, адукацыі і інфармацыі, размешчаны ў Мінску, падрыхтаваў і сёлета выдаў кнігу літоўскай паэзіі. Прадмову да гэтага зборніка вершаў напісала Вольга Іпатава. З беларускага боку да "нараджэння" выдання спрычыніліся не толькі вышэйзгаданая пісьменніца, але і Э. Акулін, М. Скобла. Літоўскія паэты, перакладзеныя беларускімі пісьменнікамі, прадстаўлены ў новай кнізе вершамі Б. Браздзоніса, П. Кяйдошуса, Б. Марцінявічута, Н. Нямунайта, Г. Граяўскаса і іншых — усяго 31 з тых, каго лічыць абраннікамі муз братні народ. Пералік імёнаў унушальны, таму гэты зборнік літоўскай паэзіі можна назваць міні-анталогіяй. Як сказана ў анатацыі да кніжкі, для чытача "гэта добрая магчымасць адкрыць для сябе сённяшняю літаратурную Літву". Адзіная крытычная заўвага ў адрас укладальнікаў кніжкі: варта было б змясціць кароткія біяграфічныя звесткі пра яе аўтараў.

Тэматыка вершаў, што складаюць зборнік, вельмі шырокая: гісторыя і культура літоўскага народа, прырода і каханне. Лірыка паэтаў-літоўцаў уражвае арыгінальнасцю формы, творчымі пошукамі і цікавымі знаходкамі. Тут і вершы без знакаў прыпынку, і верлібр, і многае іншае. Кніга



аздоблена ілюстрацыямі І. Станевічута. Сваёй філасофскай глыбінёй асабліва прыцягваюць чытача вершы Э. Зданіса, сярод якіх адзін з найбольш яркіх і псіхалагічна дакладных мае назву "Яна" (пераклад Э. Акуліна):

*Яна убачыла мяне
азірнулася
убачыла яго
.....
яна любіла мяне
адначасова любіла яго
.....
яна забыла мяне
хоць я прасіў
забыць яго*

Заслугоўвае ўвагі гэты зборнік і тым, што ў ім надрукавана лірыка Б. Браздзоніса — паэта-эмігранта, які нарадзіўся ў 1907 годзе, але ў час другой сусветнай вайны пакінуў родную Літву і да самай сваёй смерці — у 2002 годзе — жыў у ЗША, Бостане і Лос-Анджэлесе. Пахаваны паэт у Каўнасе... Ці ж не праўда: і ў нас былі такія творцы... Прыгадаем паэзію беларускай эміграцыі, тады зробіцца зразумелым, чаму выклікаюць цікавасць у перакладчыкаў і чытачоў радкі з вершаў Б. Браздзоніса ў інтэрпрэтацыі В. Іпатавай:

*Толькі слова вымаўлю: "Літва",
У вачах — узоры дыванкоў,
Ды ільною бяскрайніх сінява,
Ды паўночка ў небе жаўрукоў...*

Нас аб'ядноўвае з літоўцамі агульнае мінулае. Гэты народ-сусед, які спрадвеку таксама шукае лепшай долі: у Вялікім Княстве Літоўскім, у складзе іншых дзяржаў, нарэшце, здабыўшы доўгачаканую незалежнасць — блізікі нам і амаль што родны. Яшчэ большую блізкасць і роднасць з ім мы адчуем пасля знаёмства з кнігай перакладаў літоўскіх паэтаў на беларускую мову. Верыцца, што гэтае выданне паспрыяе ўмацаванню культурных і літаратурных сувязей беларускага і літоўскага народаў.

Святлана ЯВАР

Калі ўявіць кепскую літаратуру балотам, а якасную — цвёрдай глебай, то зборнік вершаў Янкі Лайкова "Вогнепаклоннік" выглядае, вобразна кажучы, балотам з астравамі цвёрдай зямлі ці, наадварот, — цвёрдая зямля, пасярод балота.

Вось якія асноўныя рысы гэтага зборніка можна адзначыць: нечакана прыстойны працэнт сэнсу на колькасць напісанага; даволі часта цяжкі радок, бракуе яснасці, лёгкасці;

У верхах Лайкова сустракаюцца найчужоўнейшыя метафары

*Але прачнешся ты ад п'яных проз,
і прадзярэ тваё нутро мароз,
і змрочны бог сумнення і трывог
цябе расліне на ростанях дарог.
Сумненні, трывогі, адчай, жорсткасць
свету — гэта ўсё здольнае "распнуць" не
толькі чуллівую душу паэта, але і душы
больш вынослівых істот. І як удала сказана
— "на ростанях дарог". Ростань — скрыжаванне,
крыж. І менавіта — дарог, на іх ба-
дзююцца беспрытульныя, несучышныя.*

«ЗНЯБЫЎШЫ ЎВЕСЬ ЦЯЖАР НЕПАМЫСЛОТАЎ»

танальнасць на літару "с": сум, самота, сон, скон, страх, смерць; прысутнасць энергетыкі, няглядзачы на рознае па якасці сэнсавае папаўненне; наяўнасць твораў, якія, я думаю, не згубяцца сярод неабсяжнага мора разнастайнай пісаніны, застануцца з'яваю літаратуры.

"Цвёрдая зямля".
1. Аўтар умее скарыстаць мастацкія прыёмы так, каб тое, пра што ён піша, можна было нібыта бачыць, чуць, адчуваць.
*На паверхні пашарпаных сценаў
і на твары братаў-езуітаў
Клаўса змрочны, сутонлівы цень...
Эпітэтам "пашарпаных" дасягаецца вы-
разнасць, сцены ўяўляюцца "як жывыя".
"Крум! Крум! Крум!" — крычыць птах,
пралятаючы зусім нізка.
Я нават адчуваю
сваім разгарачаным ліхаманкаю*

*тварам
рух паветра пад яго крыпцем.
Словы "адчуваю... рух паветра пад яго
крыпцем" робіць фразу нібыта асязальнай:
чытачу таксама падаецца, што гэты птах
пралятае над ім.*
2. Вобразнасць. Метафары.

*Мары людскія знаходзяцца дзесьці
там, дзе гуртуюцца шчыльна
бялэсыя, пухляныя неба дзеці —
ссамотнелыя аблачыны.*

Нібы перад вачыма гэтыя белыя, пухляныя аблокі, што збіліся ў гурт. ("Ссамотнелыя", праўда, слова не вельмі апраўданае: калі аблокі шчыльна згуртаваліся, то дзе тут самота?)

3. Часам у верхах сустракаюцца заўвагі, якія прымушаюць задумацца.

*І розум,
стомлены
спрабуе дарэшткі згинуць,
каб зноў нарадзіцца
не розумам —
верай.*

Магчыма, і сапраўды, нам, стомленым уласнымі філасофстваваннямі, веданнем добра, а болей зла, някепска было б адрадыцца так, каб пераважала вера. З гэтымі словамі мне бачыцца сугучча і ў яшчэ адным творы:

*над прорваю схіліцца і... зірнуць.
І ўразіцца, і страціць мову потым,
і зразумець: былога не вярнуць.*

Упершыню з творчасцю нашага маладога мэтра я пазнаёміўся дзесьці ў сярэдзіне 90-х на старонках яшчэ старога часопіса "Першацвет". Варта сказаць, што ў той час падаваў паэтычны голас не адзін спадар Лайкоў. Але сярод той рознакалібернай і стракатай чарады вершаскладальнікаў ужо першая яго сціпная па памерах падборка прымусіла звярнуць на сябе ўвагу, і некаторыя больш пільныя калегі яшчэ тады казалі, што ў літаратуру прыйшоў самабытны і таленавіты паэт. Неўзабаве, пры падтрымцы той жа першацвэтаўскай каманды, у рубрыцы "Кніга ў нумары" выходзіць першы "Збор вершаў" паэта пад агульным назовам "Вартавы ля брамы мараў".

Гэты "Збор" утрымліваў у сабе амаль усе юначыя, пачатковыя творы Я. Лайкова, бо вядома, што наш "мётчанскі выкапень" пісаў і ў дзяцінстве. Але найперш уразіла не лірычнасць, уласціва ўсім у раннім творчым узросце, а філасофская развага і заглябленасць паэта, аналізатарскі пошук у вывучэнні й спасціжэнні не толькі навакопля, але ўнутранага чалавечага свету. Адрозна ўзгадваўся...

*Імглісты прысак ледзь ліпеў,
на ўзмежку пасвіліся коні.
Мой бацька спаў. А я сядзеў,
забыўшыся зусім на стому.*

*На грудцы сена соп Байкал,
раз-пораз наталпыраў вушы,
калі ледзь чутны шлох траў
яго сабачы сон парушаў.*

*І цені коней над ракой
мой зірк цягнулі, чаравалі.
Святая ноч, святы спакой
памалу ў вечнасць адпывалі.*

Згадзіцеся, якая выключная, па-майстарску выпісаная карціна прыроды, прапушчанага праз юначую душу і пільнае вобразнае вока паэта.

Другая кніга "Логіка пасткі" — творчасць ужо пастапелага вершатворцы, хоць пасля першай мінула якія два-тры гады. Менавіта з'яўленне гэтага зборніка вывела Я. Лайкова з бясконцых шэрагаў "удалых" пачаткоўцаў у пераліковую паэтычную "абойму". Хоць сам паэт доўгі час трымаўся воддала ад розных літаратурных тусовак — казалася прыродная стрыманасць і сканцэнтраванасць на ўнутраных развагах, што, зрэшты, і пацвердзіла кніга "Логіка пасткі", метафа-

рычна-вобразным стрыжнем якой стала тэма філасофскага асэнсавання свайго месца ў свеце і пошук гармоніі ўнутры чалавека.

Менавіта рэдкі дар паэта-філосафа і быў ярка праяўлены гэтай кнігай.

*Спакоем поўніцца пагляд,
уся істота скіравана
туды, дзе светлы Боскі Сад
стаіць. І кволае дыханне
зваротным поклічам гучыць...
Перахоплівае дых, калі ўпершыню чы-
таеш гэтыя радкі...*

І вось новы паэтычны праект "Вогнепаклоннік". Менавіта не зборнік, а праект, які падсумаваў не толькі творчы вопыт паэта, але й вызначыў новыя даяглядны яго паэтыкі і мастацкага сталення. У сваёй творчай працы аўтар ідзе далей простага аналізу ўнутраных канфіктаў чалавека, закладзенага ў ас-

нову папярэдніх кніг, раскрывае сутнасць уласнай паэзіі і свайго лірычнага героя — вогнепаклонніка-вайдальота, уздымаючыся ад лірычнага да міфалагічнага...

*Разразаючы смутку тугую жарству,
я брыду да цябе, мой Агонь!
Праз таўшчэзны дзірван
да цябе прарасту
каранём!..*

Таму невыпадкова, што ў кнігу "Вогнепаклоннік" увайшлі некаторыя ранейшыя вершы, змешчаныя ў другой частцы кнігі.

Гэтую кнігу варта ўспрымаць, у адрозненні ад папярэдніх, як цэпасную сістэму вобразаў і паняццяў. У дадзеным выпадку, праз міфалагічную і філасофскую паэтычную плынь, заснаваную, як на язычніцкай міфалогіі, так і на хрысціянскай культуры нашага народа, аўтар выкрывае Космас светаадчування чалавека-мыслара, паэта-філосафа з абвострана-адчувальным унутраным светам...

*Дванаццаць свечак на куце,
і кожная — згарае,
а велізарны смутны цень
на хату наступае.*

*Але ратуе нас вагонь —
гарачы, аж балючы.
І гэты сон вякоў спакоя
трываць,
трываць нас вучыць.*



Шмат прыкладаў ёсць пад гэтыя словы. Хаця б той жа Чарнобыль: расшчэпілі "мірны атам", зазірнулі ў прорву — былога не вярнуць.

4. **Энергетыка.** У многіх верхах Янкі Лайкова, дарэчы, у адрозненне ад мноства опусяў маладых і старых вершатворцаў, прысутнічае энергетыка — дзе ў меншай, дзе ў большай ступені. Часам яна настолькі моцная, пад стаць сысоўскай, на мяжы шаманства, што надзвычайнае ўражанне робіць ужо сам "дух" верша.

*прысак раздзьмухай адчай
боль не боль распач не распач
калі німб паўстане уваччу
калі поўня уздыдзе тройчы
калі ўквеціцца твар не твай
сумна-прывідным прыпамінам
калі ўскоўдраны імглою сувоі
ахіне цябе і абдыме*

5. **"Канёк".** "Канёком" у творчасці паэта я назвала б нечаканую канцоўку, якая мае месца ў некаторых верхах ("Паэту", "Нязводнае", "Знякавелы, стаю", "Віна", "Тайна", "Маналог жаўнера"). Чытач мірна робіць сваю справу — гэта значыць чытае, і раптам, напрыканцы, злёгка займае дых ад некалькіх нечаканых фраз.

ЧАТЫРЫ ДУМКІ

Узяўшы за аснову абрад пакланення Агню, як у паганскім, так і ў хрысціянскім кантэксце, паэт сцвярджае адвечную сутнасць зямнога чалавечага існавання. З чаго вынікае, што для Янкі Лайкова паэзія не самамэта.

Але адначасова, што ён, прытрымліваючыся традыцыі, досыць смела эксперыментуе з формай, аддаючы належнае і акадэмічным рытмам, і мадэрновай рыфмоўцы, а там-сям і аўтаматычнаму пісьму, што асабліва заўважана ў верлібрах і "белых" вершах:

*Высвецілі душу маю два промні:
адзін — сонечны,
другі — тагасветны,*

*з самай глыбіні
душы маёй...*

Так ці інакш, форма знаходзіцца ў гарманічных адносінах са зместам і працуе на агульную ідэю і мастацкую задачу паэта, што і выяўляе Я.

Лайкова як самабытнага паэта. Пры тым ва ўсёй ягонай творчасці адчуваецца скарыстанне вопыту іншых паэтаў самых розных стыпёвых кірункаў — ад традыцыйных да постмадэрновых. Ён граматычна карыстае тым ці іншым прыёмам, бо, вядома, што творчыя задачы Я. Лайкова выходзяць далёка за рамкі таго ці іншага мастацка-стыпёвага накірунку.

І ўсё ж у рытмічна рыфмаваных вершах "мётчанскі выкапень" мае найбольшы дасягненні. Зрэшты і нашыя класікі былі блізка да мадэрнісцкіх павеваў у паэзіі, што, аднак, не перашкодзіла ім стаць прарокамі нацыі і бацькамі сучаснай беларускай мовы! Новае і здаровае заўсёды працавала на перспектыву, хоць яго плён выяўляўся не адразу. Але ўжо відавочна, што такія творы, як "Балада выгнання", "Нязводнае", "Стары млын", "Вогнепаклоннік", "Тайна", "Сябру", напэўна, маюць шанец увайсці ў запаты фонд нацыянальнай паэзіі...

Кніга выбітная. Адзінае, што здзівіла, дык гэта тое, што выйшла яна ў серыі "Дэбют" (?). Бо кожнаму абазнанаму ў літаратуры вядома, што спадар Лайкоў далёка не дэбютант у сучаснай беларускай паэзіі. Не сёння-заўтра мастацка-паэтычны свет такой самабытнай і нешарговай фігуры, як Янка Лайкоў, забярэ ў палон многіх прыхільнікаў беларускага краснага пісьменства. Няхай жа...
Сяргей ПАТАРАНСКІ

ЧЫТАЮЧЫ ЛАЙКОВА

6. Прадметнасць.

Творы Лайкова выйграюць на фоне вершаворчасці многіх таксама і "прадметнасцю". Есць такое паняцце, як беспрадметная размова. У творах многіх аўтараў менавіта гэта і адбываецца: запісваюцца ў форме верша нейкія думкі, асацыяцыі, часта малацікавыя альбо зусім нецікавыя, якія могуць расцягнуцца і ў вянкіх вяноў санетаў. У зборніку Лайкова такога амаль не сустракаецца: у большасці ягоных твораў — пра нешта, аб нечым.

7. "Балоты".

Як ужо зазначалася, у шмат якіх творах Лайкова "цяжкі" радок. Словы нібыта збітыя адно да аднаго. Некаторыя радкі нават трохі складаны для вымаўлення. Думаю, аўтару варта звярнуць на гэта ўвагу.

Асноўная заганна, якая мае месца ў зборніку, — "словаблудства", між іншым, некалькіх відаў:

1. Словаблудства як такое.

Гэта калі напісанае нагадвае камяк збытачых нітак, з якога, нібы нітку, трэба выцягнуць сэнс (калі ён там ёсць).

А кволае адхланне зваротным поклічам гучыць, імкнецца ў распачнае царства забытых мрояў.

Альбо:

Занядбаня словы далёкіх дрэў
У прыроеных раптам уражаннях
не знайшлі свайго скону.

2. Вершаворчасці сумніўнага зместу.

Вочы загінуць там,
дзе не будзе мяне заўтра,
Крылы згараць там,
дзе не будзе мяне заўтра.
Я застануся там,
дзе не будзе мяне заўтра.
Я — Вольны Птах.

Калі пачаць разбірацца з вачыма, крыламі, самім Птахам, і тым, дзе ён будзе "заўтра" і дзе яго не будзе пасля — справа можа скончыцца галаўным болем.

Прачынайся,

маімі песнямі закаляхана,
пойдзем верасовымі пусткамі
да крыніц,
пойдзем, там —
душ нашых неруш.
Нашых душ "неруш" альбо не "неруш" не можа быць ні ля крыніц, ні дзе-небудзь яшчэ — толькі ў нас саміх.

Ты жадаеш убачыць аблічча свабоды,
што раскрыстанай плошчы кладзецца
на дол.

Хіба "аблічча свабоды" — гэта тое, што

"раскрыстанай плошчы кладзецца на дол"?

3. Радкі, прачытаўшы якія хочацца сказаць,

як Станіслаўскі: "Не веру".

Час змарнеў і знямеў

злюю думкай маёю зняваны.

Насамрэч часу ўсё роўна, што думае Я.

Лайкоў і лірычны герой яго твораў.

То — анёл у рыззі
свечку трымае,
забытую праўду Хрыстовую
знае.

Чаму праўда Хрыстова "забыта"? Яна выкладзена ў Новым Запаведзе, які прадаецца ледзь не на кожным кроку.

4. Супярэчэнне самому сабе.

І мы з табою — як браты,
і душам нашым разам млосна.

Калі іх душам разам млосна, то якія ж яны

"браты"?

5. Іншае.

Апошнія кроплі расы
прыгожай да болю раніцы
усё даравалі ўсім,
аддаўшы ахвяру памяці.

Хто виваляе перад расой? Хто яе пак-
рыўдазіў?

І недзе забыты крок
гучаў у пакоі сцішана...

Як можа забыты крок гучаць?
Быць ці не быць пазтам
на Беларусі —

вось у чым пытанне.
Куды паліцеў беларускі бусел —
у вырай або ў выгнанне?

У першых трох радках, можа быць, і ёсць сплунасць, у сэнсе: пісаць па-руску ці па-беларуску. А наконце беларускага бусла, то ён паліцеў на поўдзень, бо мясцовы клімат не дазваляе яму заставацца на ўвесь год.

Я. Лайкоў таксама аддаў даніну пашаны беларускай літаратурнай традыцыі, бо словы "гора", "бяда", "злыбда" з канца XIX ст. з беларускай паэзіі неразлучныя.

Мо не варта казаць пра бяду,
бо ўсё роўна ніводзін з нашчадкаў
злых гадоў не супыніць хаду
і не зменіць адвечных парадкаў.

Мо і насамрэч не варта. Ну чаму гады аба-
вязкова "злыя"? А пачынаўся верш так прыго-
жа.

У тваіх валасах — каласы.
Сумна, сумна, мая багіня.

Напрыканцы рэцэнзій прынята штосьці жа-
даць пазту. Я б пажаала Янку правесці
"меліярацыю" ў сваёй творчасці.

Наталля КАПА

Кнігу вершаў Янкі Лайкова "Вогнепаклоннік", якая выйшла ў гэтым годзе ў выдавецтве "Мастацкая літаратура" ў серыі "Дэбют", наўрад ці можна дэбютна назваць. Трыма гадамі раней у "Бібліятэцы часопіса "Маладосць" у маладога паэта ўжо выдаваўся зборнік "Логіка пасткі". Нямаючы вершаў з "Вогнепаклонніка", у тым ліку і той, што даў новаму зборніку назву, можна было прачытаць у маладосцеўскай кніжачцы. Таму, разважаючы пра новае выданне, непазбежна даядзецца ўзгадаць і ранейшае, ды іх параўноўваць.

Там было — 95 твораў, тут — 86. Нешта, прычым не самае слабое, знікла. У той жа час заставіліся рэчы, хоць і знакавыя, але з заўважнай неахайнасцю ў рыфме: "столі — поўні", "сляза — харас-

ЗАЧАРАВАННЕ СКОНАМ

тва" ("Маці"). Новыя вершы старых "ля-
паў" амаль пазбаўленыя (амаль, бо нель-
га назваць удалымі спалучэнні кшталту
"сваіх — чужых"), адчуванне трагічнасці
ўзрастае. Шмат філасофскіх пытанняў,
на якія адказ пазт намагаецца даць тут
жа.

Часам узнікае жаданне правесці пара-
лелі творчасці Янкі Лайкова і Максіма Баг-
дановіча. У абодвух праз бацьку адбылося
далучэнне да пісьменніцкага асяродку,
абодва з прычыны бацькавай жа апекі
аказаліся пазбаўлены брыдкай неабход-
насці мяшаць узвышанае з прыземным,
абодва, урэшце, абралі падобную
сістэму вобразаў.

У "Логіцы пасткі" немалое месца
займала тэма каханьня. Цэнтральныя
вобразы новага зборніка — Бог,
смерць, холад, адзінота, птах і ветах —
месяц, які канае. На іх падставе няпро-
ста вызначыць, у якіх жа мясцінах падоб-
ная паэзія магла быць створана. Але
магчыма. Адназначна, што гэта не мо-
жа быць горад — гарадская паэзія не-
пазбежна забруджана непрывабнымі
пахамі ды рэчамі і ўтрымлівае ў сабе
элементы сьметніцы. У вершах Лайкова
смецца няма — ні ў прамым ні ва ўскос-
ным выглядзе. Гэта не можа быць Бела-
русь Заходняя — там занадта праяўля-
ецца ды пераплятаецца з жыццём свет
матэрыяльны. Янка ж, падобнае, не
звяртае на яго аніякай увагі. Гэта не мо-
жа быць Беларусь Усходняя — інакш
прысутнасці русізмаў у вершах ці, наад-
варот, відавочных спробаў без русізмаў
абсыціся, пазбегнуць не атрымалася б.
Гэта не можа быць замежка — пры-
кмет адарванасці ад роднай зямелькі ў
тэкстах не назіраецца. Такім чынам, ге-
аграфічная прывязка да вёскі ў цэнтры
Беларусі, нягледзячы на адсутнасць пра-
мых узгадак пра гэта, робіцца закана-
мернай.

У параўнанні з папярэднім зборнікам,
вершы другога крыху карацейшыя, пазт
падае думкі больш канцэнтравана,
менш пачуццёва. У "Логіцы пасткі"
лірычны герой па-юнацку кідаецца ў
розныя бакі, герой "Вогнепаклонніка",
падаецца, лічыць, што ведае свой шлях.
Аднак, ці ведае сапраўды, гэта пытанне
спрэчнае. Хутчэй, ён вызначыў сваё
прызначэнне.

Уявіць Лайкова, напрыклад, на пася-
джэнні лімаўскага "Літаратурнага кварта-
ла" я не магу — яго паэзія абсалютна не
тусовачная. Яго вершы наўрад ці могуць
быць выкарыстаны рок-гуртамі ці спява-
ца ў моладзевых вацдроўках і летніках.
Затое, добра, напэўна, прагучаць у ня-
мецкім ці гішпанскім перакладзе, як у
нашмат старэйшага Алеся Разанава. У
Лайкова разанаўшчына (нерыфмаваныя
філасофскія вершаворчасці) займае ладны
кавалак творчасці. Звярнуўшыся ў два-
ццаць чатыры гады да асноўных пытанняў
жыцця, а пэўныя радкі падказваюць, што
шлях да гэткага выбару прайшоў праз
нейкую сур'ёзную жыццёвую драму, а
мо і трагедыю ("...прымрою раптоўна:
то душа твая беспрятна вусціш дра-
туе: "Ратуі мяне"..."), пазт адмовіўся ад

натуральнага для многіх банальнага на-
рамку ў крыху наўны свет непадзелена-
га каханьня, адраджэння гістарычнай па-
мяці і мовы, міжасабовых канфліктаў і
маленькіх побытавых радасцей, у якім
шмат хто з калег знаходзіць невычар-
пальную крыніцу для творчасці.

Хача асобныя вершы ("Паэту", "Мана-
лог", "****Не плач, пазт...") нагадваюць
таленавітую ці то пародыю ці то падроб-
ку на грамадзянскую лірыку адшышоўшых
класікаў. Лайкоў адбыўся як пазт, таму
яго далейшы чалавечы лёс інтрыгуе і не-
пакоіць.

Там, унутры,
Таксама ёсць сонца,
Якое, адчуваю, згаслае.


Радкі, якія мог напісаць Багдановіч, але
паэзія Максіма — у значнай ступені зача-
раванне дахрысціянскімі і паза-
рысціянскімі вобразамі (была ў ім, вядо-
ма, "Вострая Брама святая", тым не
менш); паэзія з Янкі — псеўдапаганская,
яна мае адзінага Айца ды Святога Міколу
і стаіць перад адкрыццём Хрыста, пры-
намсі "праўда Хрыстова" ў ёй ужо ёсць.
Багдановіч быў знакавай асобай Беларусі
імперскай і сшыоў з жыцця амаль разам
з імперыяй. Лайкоў знакавай асобай су-
часнай Беларусі яшчэ не стаў, але ўзро-
вень таленту і скіраванасць такога яго на-
канаванне падказваюць. Такім чынам, ха-
ця б у двух момантах роля Лайкова невы-
кананая. Хто ж ён у будучым: манах, свя-
тар, філосаф ці чыноўнік дзяржаўнай ус-
тановы?

Безумоўна, добрых слоў заслугоўвае
мастацкае афармленне зборніка (А. Ца-
роў, мастацкі рэдактар М. Шкурпіт).
Вокладка заварожвае. Фотаздымак паэта
звяртае ўвагу падабенствам на маладога
Анатолія Сыса. Хіба што жыццё складва-
ецца па-іншаму, пэўна ж, іншым, чым у
"Гарошкаўскага самародка" будзе і яго
працяг.

Развагі пра кніжачку "Вогнепаклоннік"
карціць скончыць банальным аптымістыч-
ным тостам: каб не апошняй! Гэта і раб-
лю.

Андрэй МЕЛЬНИКАЎ

ПРА АДНУ КНІГУ



АГОНЬ ПАЭЗІІ

**Яшчэ са старажытных часоў адна з магутнейшых стыхій
прыроды — агонь вабіла да сябе, цягнула, асляпляла, натхняла
і... карала людзей. Агонь часта атаясамліваўся
з Вышэйшай Жывой Сілай, з Богам. І нездарма ж ён стаўся
своеасаблівым ідалам свядомасці шматлікіх народаў
на працягу доўгіх часоў... Легенды, паданні, казкі пра агонь
занатоўваліся ў вуснай і пісьмовых формах. І таму Паэзія
ўвабрала ў сябе ўсю моц, непакору, прыгажосць і шаленства
гэтай Стыхіі, а пазты, якія апявалі і апяваюць Агонь —
міжволі сталі вогнепаклоннікамі. Тое ж можна сказаць
і пра Янку Лайкова, у творчасці якога Агонь займае
адно з галоўных месцаў, таму невыпадкова пазт абраў
для новай свайёй кнігі назву "Вогнепаклоннік".**

Для чытача, які знаёмы з творамі
аўтара па публікацыях у рэ-
спубліканскім друку, выхад у
свет "Вогнепаклонніка" — сапраўднае
свята. І гэта не пафасныя словы, бо
той ранейшы агонь паэзіі Янкі Лайко-
ва ўзнісся да полымя. Вытанчанасць і
характэр вершаваных формаў, нату-
ральнасць і свежасць гучання радкоў,

сэнсавая напоўненасць "міжрадкоў",
вобразны і непадобны да іншых паз-
тычны свет аўтара, метафорыка "ча-
канай нечаканасці", а да ўсяго —
агонь любові да Слова, да прыроды,
да Радзімы, да каханьня... Агонь, у
якім накіравана палаць і ў рэшце
рэшт згарэць пазту... Усе свае эмо-
цыі, пачуцці, адчуванні, уражанні Ян-

ка Лайкоў перадае праз вогнепакое
слова:

Праз гады, праз вякі
я цябе чую, Слова,
ты гарыш, ты трымціш,
ты — аснова.
І калі ў сэрцы боль,
і калі пашанота,
час сустрэчы з табой —
насапада.

Слова — Дух паэзіі. Менавіта з яго
пачынаюцца вытокі таго Агно, які ас-
ляпляе, спапяляе і натхняе Я. Лайкова.

Паэтычны зборнік "Вогнепаклоннік",
выдадзены "Мастацкай літаратурай",
з'яўляецца своеасаблівай кнігай выбрана-
най лірыкі пазта, паколькі поруч з но-
вымі творами ў кнізе змяшчаюцца і
тыя, якія друкаваліся раней, у прыват-
насці ў першай яго кніжцы "Логіка
пасткі", што пабачыла свет у серыі
"Бібліятэка часопіса "Маладосць". І гэ-
та спрыяе больш арганічнаму і цэласна-
му ўспрыманню лепшага з напісанага
паэтам..

Чытач, безумоўна, не без цікавасці
пазнаёміцца з імкненнем творчага аг-
ню Лайкова ад стомленага розуму да
веры, да філасофскіх абагульненняў і
ўзвышэння каханьня праз быццё
адзіноты (вершы "...Невідучыя во-
чы...". "Знікавелы, Стаю...". "Я дар-
ма не імкнусь да веры...", "Крывёю
срэбнай маладзік бруае...", "Вежа
маёй адзіноты", "Валасы Веранікі" і
інш.)

У кнізе "Вогнепаклоннік" шмат вер-
шаў і на тэму грамадства, прыроды і
тэхнікі, рэлігіі і міфалогіі. Удумлівы чы-
тач знойдзе ў зборніку матывы Г.
Лоркі, Б. Пастэрнака, Янкі Купалы, М.
Багдановіча, Р. Барадуліна, якія, аднак,
не сталі перастварэннямі на свой лад, а
па-мастацку пераасэнсаваныя пазтам,
паслужылі стартвай пляцоўкай для
ўласнага палёту. Адным з такіх вер-
шаў, на маю думку, з'яўляецца "Ма-
налог падбітага птаха", у якім птушкі,
збіраючыся ў вырай, не бяруць з са-
бой падбітага птаха, і ад таго ў яго
сэрцы так балесна і палынна, і так няс-
церпна вабіць неба сінь..." Сімвалічна,
але не безнадзейна... Так і ўся вогнен-
ная паэзія Янкі — у сімвалічным распач-
ным крыху да тых, хто паліцеў у вы-
рай, і з надзеяй на тое, што "святло
разліецца. І морак адступіць у ноч."

Павел ГАСПАДЫНІЧ

ХАРАКТВО ПАЭТЫЧНАЙ ДУШЫ

У музеі Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны пры мінадукацыі РБ адбылася творчая імпрэза беларускай паэтыкі, ураджэнкі Брэстчыны Алены Ігнацук. На вечарыне прысутнічалі дырэктар ІНАЦ імя Ф. Скарыны Л. Уладзікоўская-Каналінік, пісьменнікі Н. Гальпяровіч, М. Шавыркін, С. Багданкевіч, М. Наталіч, мастачка Н. Фяцісава, навуковыя супрацоўнікі цэнтра Л. Кулажанка, Э. Дубянецкі, У. Шаставец, а таксама іншыя шматлікія аматары паэзіі. Шчырым пачуццём і творчай самабытнасцю вызначаліся паэтычныя радкі, якія прагучалі ў гэты вечар у сценах музея. Ці ж не праўда: далёка не кожны захоўвае здольнасць, уласціваю маладосці, — захапляцца цвіценнем ліп і акацыі, верыць, што лепшае ў цябе яшчэ наперадзе... Паэтам мала нарадзіцца, паэтам трэба ўмець заставацца і ў самых цяжкіх часах жыцця. Таму плёнам вечарыны для тых, хто ўдзельнічаў у ёй, стаўся роздум аб прызначэнні і ролі паэзіі ў нашым будзённым жыцці.

С. Я.

АМАТАРАМ АЙЧЫННАЙ ФАНТАСТЫКІ



Ім, напэўна, спадабаецца раман-антыказка "Жизнь прекрасна..." Андрэя Баціупова, выдадзены сёлета ААА "Белпринт". Як і звычайна ў фантастычных творах, уяўныя рэаліі, створаныя аўтарам, у ім — не самамэта, а толькі фон, прыдатны для філасофскіх разваг на розныя тэмы. У дадзеным выпадку аўтара рамана хвалюе праблема сэнсу жыцця. Пражыць яго сумленна ці не — гэтае пытанне даводзіцца вырашаць кожнаму. Героі А. Баціупова вельмі актыўныя ў сваім пошуку адказаў на важныя надзённыя пытанні. Часам яны рызыкуюць сваім жыццём, уступаюць у дыскусіі, рашуча дзейнічаюць... Фантазія аўтара вядзе чытача па цёмных лабірынтах змагання паміж добром і злом, праўдай і хлуснёй. У рэшце рэшт героі вызваляюцца з палону сваіх няправільных уяўленняў і робяцца моцнымі, загартаванымі, непакіснёнымі ў барацьбе за агульную будучыню.

С. Я.

Алесь БАДАК



ЦЯГНІКІ

Гэта вёска, як два цягнікі,
Што стаяць на прыпынку
забытым,
На мяжы цішыні і нябыту,
Не чаканыя болей нікім.

Тут гады пралятаюць, як міг,
І не помняць даўно пасажыры —
Нібы ў памяць закінуты вірус!

Хто куды накіроўваўся з іх.

Тут ранейшае цяжка пазнаць,
Бо травой аплецены рэйкі,
У вагонаў павыраслі стрэхі —
Як бяспамятства нашага знак.

Зрэдку ўбачыш над імі
дымкі, —
Быццам часу працівіцца
гены, —
І падасца: вось зрушацца
сцены,
І далей паляцца цягнікі.

Сюды ўжо і сонца нараніцу
позніцца,
Тут месяц, бывае, не ўзыходзіць
ніяк.
— Усё абяцанае некалі
спойніцца, —
Прамовіў мудрэц, што хадзіў,
як жабрак.

І сталіся словы яго
Запаветам.
І я паўтару іх, і ты.
Спаўняюцца ўсе абяцанні
на свеце.
Калі не на гэтым, то
значыць — на тым.

У НАВАЛЬНІЦУ

Машыны баяцца грымотаў.
Такія яны дзівакі.
Стаяць ля пад'ездаў і мокнуць,
То зноў заскуголяць,
то змоўкнуць,
Як кінутыя шчанюкі.

СЕНТЫМЕНТАЛЬНАЕ ПРЫЗНАННЕ

Как любимую сделать
счастливой?

Я. Еўтушэнка

Пагляджу ў твае сумныя вочы.
Чым развеець нямую тугу?
Я зраблю для цябе ўсё,
што хочаш,
А шчаслівай зрабіць — не змагу.

Не таму, што я бедны,
як вецер.
І характар мой тут
ні пры чым.
А таму, што на ўсім белым
свеце
Не бывае шчаслівых жанчын.

І калі вы гаворыце шчыра,
Што нічога не трэба
вам больш,
Дзе знаходзіце, Бог мой,
прычыны,
Каб сябе — і не ставіць
ні ў грош?!

Калі б змог я да ног
тваіх кінуць
Усю радасць зямлі — і тады
Я б ад жалю пакутнага гінуў,
Не таму, што другім
не пакінуў,
А што большага вартая ты!

Каханняя залатая зорка
Разбілася ў начной цішы.
І разляцеліся асколкі
Не па зямлі,
А па душы.

І асвяцілі ўсё, што можа
Душа хаваць у закутках...
Ды што магло ў ёй быць,
Мой Божа?! —
Туга і боль,
Адчай і страх...

Белы свет
калыхаўся,
То ўзнікаў,
то знікаў.
Я да неба
ўздыхаўся,
Ды анёлам не стаў.

Не змяніў сваю
долю,
Як у песні —
прыпеў.
Не таму, што
не здолеў,
А што сам
не схацеў.

Бо нябеснаю воляй
Даражыў я заўжды.
Колькі крыўдаў
і болю
Ты сцярпела тады!

Павышэлі нябёсы,
Пацяжэла крыло.
Твае высахлі слёзы,
Быццам і не было.
Ды хаджу невясёлы,
Жаль у сэрцы плячэ.

— Божа, хоць бы анёлам
Дай палётаць яшчэ!

Жанчына — у трынаццаць,
Дзяўчо — і ў дваццаць сем.
Па свеце лёс у танцы
Цябе, як ліст, нясе.

То кіне ў рукі тому,
То гэтаму шпурне.
Не жалішся нікому.
Мяняешся ў цане.

Лісток, лісток, лісточак,
Ляці, ляці, ляці
Над прорвай дня і ночы
Нястомна па жыцці.

Ляці, не падай хутка,
Паблытайшы на міг
Пасцелі вір бялюткі
З бялюткасцю зімы.

РУЧНІК

Ручнік не церпіць бруду.
(Хвала ўсім дзівакам!).
Пакуль на працы буду,
Памые посуд сам.

Ах як дарэчы гэта,
Нібы ён ведаць мог,
Што сёння з краю свету
Ты вернешся дамоў.

Ты, што сама не церпіш,
Калі на кухні бруд,
Яе паглядам сцеліш,
Прамовіш:
— Проста цуд!

Ды на сцяне заўважыш
Ручнік працёрты ўвесь
І скрывішся, і скажаш:
— Вазьмі

Другі

Павесь.



Клады знаходзіліся недалёка ад Выселкаў. Да іх вялі дзве дарогі. Адною карысталіся сьлячане даволі рэдка; яна зарасла кустоўем альхі, траплялася нават лаза: вакол былі балоцістыя мясціны. Другая вяла ў абход да лесу, дзе на ўскрайку на вышэйшай пясчанай выдме, пад соснамі і дубамі, і месціліся могількі.

Сённа з самай раніцы сярод крыжоў корпаліся двое. Адзін — цыбаты, у падпразанай вайсковай дзягай ватоўцы. На галаве — вязаная шапачка з пампонам. У навакольных вёсках яго клікалі Манахам. А па пашпарце ён зваўся Міхайлам. Другі — тоўсценькі, з азызлым чырвона-шызым носам, Рыгор. Абодва былі з бліжняй ад Выселкаў вёскі, дзе іх убачыў Іллёў Федзька і дамовіўся выкапаць яму для вечнай дамоўкі Іллю — яго бацьку. Сам Ілля ўжо каторы год не зімаваў у Выселках: у Гомелі меў кватэру і прыязджаў у родную вёску толькі, калі добра ўбіралася ў сіпу вясна. Ды, мусіць, цяпер вось пераселіцца сюды, дзе спрадвеку ў зямлі ляжыць яго амаль увесь род, назаўсёды.

Манах са злосцю дзеўб рыдлёўкай зямлю і ў думках праклінаў сябе, што згадзіўся на ўгаворы Федзькі і гэтага таўстуну Рыгора ісці капаць яму.

— Замёрзла ўсё на цэлы метр, — плоннуў ён і, адставіўшы рыдлёўку, пасігаў да каплічкі, што тулілася на ўскрайку могілька. Ён без натугі выцягнуў з вушака прабой, адкінуў замок, што трымаўся на ланцужку, і пераступіў парог. На Міхайлу патыхнула сы-

вёсцы было яшчэ шмат дужых мужчын. Не так, як сённа: ледзь не ў кожнай хаце забітыя дошкамі накрывы вокны.

Манах расперазаў дзягу. І, цяжка вухаючы, пачаў грукіць ломам у мёрзлы грунт. Дзіўна: здавалася, зіма стаяла не марозная, а ладны пласт зямлі прамёрз і не паддаваўся.

— На, пагрэйся ты, — перадаў ён ломік Рыгору.

Сам адышоў да куста, у якім яны прыхавалі дзве бутэлькі — гарэлку і віно — і дастаў зашмальцаваную торбачку. У яе ім Федзька, акрамя цыбуліны, паклаў і ладны кус сала. Спрактыкаваным вокам Манах адразу вызначыў: гарэлку з бутэлькі шызатвары Рыгор адпіў ледзь не трэцюю частку.

— Ну, але ж і спрытны ты, жмот, — нязлосна вылаяўся ён і адліў у шклянку рэштку гарэлкі. Спрытна кульнуў у глотку.

Гэтага маруду Рыгора Манах пабойваўся. Ведаў, што калі той перап'е, дык чамусьці звярэе. Можна выцяць па галаве вось гэтым ломікам ці папатай — тым, што на тую хвіліну траплялася пад руку. Няхай ён спрахне! Мусіць, з-за таго і жонка ад яго адчуралася. Сам Міхайла, калі надыходзіў запой, толькі спаў цэлымі суткамі — нават нічога ў рот не браў.

Рыгор абапёрся на лом і прагна сачыў, як ходзіць знізу-ўверх кадык на жылістай Міхайлавай шыі. Некалі ў Рыгора ў горадзе была сям'я. Ён нават працаваў прадаўцом у адной краме. Але пасля чарговай рэвізіі, калі выявілі значную недастачу (ужо тады Рыгораў нос па колерах нагадваў пераслепую співіну), яму далі тры гады. Жон-

рытаваць Іллі дамоўку. Тады — не здабраваць.

— Цяжка, ліха яго, — прамармытаў Рыгор і зноў выцер рукавом з ілба пот.

— На, глытні, — адкаркаваўшы бутэльку віна, наліў у шклянку напоўніцу Манах Рыгору.

Той выпрастаў спіну, адкінуў у бок ломік і працягнуў да шклянкі руку. Манах з цікавасцю наглядаў, як асцярожна падносіў до сябе шклянку Рыгор — каб, крый, Божа, не праліць ніводнай кроплі на зямлю. І, смакуючы

Міхась ДАНИЛЕНКА



ДАЛАКОПЫ

АПАВЯДАННЕ

расцю, прэллю — гэтыя пахі нават не выветрыліся за доўгую зіму. У кутку капліцы ля сцяны тырчэла некалькі харугваў і іржавы лом. Манах узяў яго і хутчэй выбраўся са спаракналай будыніны.

— А праўда? Казалі, як некалі Ілля тут верхаводзіў у сельсавеце, дык загадаў зруйнаваць гэтую капліцу? — прыстаўляючы лом да ствала сасны, запытаўся ён у Рыгора.

Той выпрастаў спіну, абцёр тлустыя губы (Манах падазрона пакасіўся: здагадаўся, што той, пакуль ён хадзіў па ломік, паспеў адліць з бутэлькі, прыхаванай у бліжнім куцце) і неахвотна буркнуў:

— Мусіць, праўда. Але тады ўсе каркалі, што рэлігія — опіум для народа.

Неякі час пасля вайны, калі Ілля прыйшоў з фронту, ён тут хадзіў ў актывістах. Спачатку вытэрбаваў у вёсках з людзей налог, потым узначальваў калгас. Пасля — сельсавет. Ды пра тое, вядома, ні Рыгор, ні Міхайла не ведалі. Іх у тыя часы наогул не было на свеце. Гэта пасля ўжо жыхары Выселак расказвалі, як яно ўсё тут было.

Капліца стаяла спрадвеку. Збучцелы крыж на яе гантаваным даху, што кожны год пакрываў тоўсты слой зялёнага моху, замянялі на новы. Выселкі заўсёды славіліся добрымі цеслямі і масцеравітымі людзьмі. Але ў трыццаціх гадах многіх дамавітых гаспадароў, якія тут жылі, раскулачылі і выслаілі. А пасля вырашылі знесці і капліцу, каб не збіраліся на святах каля яе багамольцы. Ілля (ён тады узначальваў сельсавет) хадзіў па хатах — агітаваў выселкаўцаў, каб па вянцы расцягнулі будыніну.

— На дрывы сцены пойдучь, — угаворваў ён. — Тут бяровенні моцныя, а подмур наогул дубовы.

Але ніхто не згаджаўся бурчыць капліцу. Тады Ілля загадаў бульдзержысту, што працаваў на бліжнім балоце, праісціся раз-другі і разбурыць каплічку...

Ды вось жа, аказваецца, на тым яе век не закончыўся. Неяк непрыкметна капліцу адбудавалі. Праўда, тады ў

ка з двума малымі дзецьмі як магла перабівалася з хлеба на квас — паціху іх расціла. А калі Рыгор вярнуўся пасля адбыцця тэрміну, выгнала яго з кватэры. Колькі разоў п'яны ён бялітасна яе біў; дзеці хаваліся ў суседзяў ад раз'юшанага, быццам чужога, бацькі. З тых пор ён і прыбіўся ў адну з бліжніх ад Выселак вёсак. Жыў там у пакінутай хаціне. Зрэшты цяпер для такіх, як ён і Манах, жытла хапала. Занось транты ў любую хату ды і абжывай яе.

Манах (ці Міхайла) таксама некалі меў сям'ю. Цяпер казалі, што дачка яго даўно выйшла замуж і нарадзіла блізнят. Але Манаха гэта мала хвалывала. Міхайла даўно стаў бамжом. Ён рэдка затрымліваўся ў адной вёсцы. Цяжка было, вядома, перагібець зіму. Манах працаваў адвык. Але калі з'яўлялася ахвота, дапамагаў нямоглым удовам ці нарыхтаваць дроў, ці пасадзіць вясной бульбу. Цяпер вось Рыгор падахвоціў яго капаць яму для таго Іллі, якога меліся прывезці з Гомеля недзе да трох гадзін дня.

— Кажуць: Федзька і папа дамовіў, каб нябожчыка адпавалі? — запытаўся Міхайла ў Рыгора.

Той перастаў дзяўбсці мёрзлы грунт і выцер успацелы лоб.

— А навошта Іллю той поп? Ён жа ніколі ў Бога не верыў.

Але гэта яго не хвалывала. Іллёў Фёдар паабяцаў далакопам добрую пачастку. Акрамя хаўтураў іх запрасяць яшчэ і на дзевяціны, а мо і на саракавы дзень, калі толькі будуць адзначаць сумную для нябожчыка дату.

Аскепкі мерзлай зямлі разляталіся наўкол. Манах прысеў на кукішкі і моўчкі назіраў, як гае ломам Рыгор у дол. Сам паволі перажоўваў сквіцамі скрылік сала з хлебам (цыбуліну толькі грэблівая панюхаў) і сам сабе адзначаў, што гэты няўключны, тоўсты, бы мядзведзь, Рыгор наогул хоча на чужым гарбу забрацца ў рай. Вунь колькі ні гахае ломам у зямлю, а толку мала.

— Давай паднацісем, — падахвоціў ён сябра. — А то не паспеем на-

кожны глыток, адпіваў са шклянкі. Твар яго прыкметна пунцавеў, шчокі наліваліся чырванню, а маленькія, як у дзіка, вочкі жвавелі, пачалі, быццам упершыню, разглядаць бліжня крыжы, капліцу на могільках.

Цяпер за працу ўзяўся Манах. Ён і сам не ведаў, хто даў іхняму роду такую мянушку. Было тое праўдай ці не, Але Міхасеў прадзед жыў некалі час у манастыры пад Гомелем. (Яшчэ і зараз той раён, забудаваны пераважна ўласнымі дамамі, называюць Манастырком). Пасля ажаніўся, перабраўся жыць у іншыя мясціны — пад Ветку, дзе здавён атабарыліся стараверы, але яго дзяцей і ўнукаў пачалі называць манахамі. Так вось прыляпілася мянушка і да Міхася. Быў ён худы і доўгі, бы жардзіна. Над верхняй губой раслі рэдзенькія, бы ў прусака, вусікі. Манах іх употайкі пецціў, адгадоўваў, але яны чамусці не гусцелі і толькі перашкаджалі зімой: кроплі з носа часам замярзалі на рыжых валасках. Міхайла дзеўб і дзеўб зямлю. І нарэшце, уздыхнуў з папёгкай: мерзлата прайшла. Зараз можна было брацца за рыдлёўкі.

— Ну, давай, браток, націсем, — выдыхнуў ён. — Хто ведае, каму давядзецца капаць яму, калі мы адкінем капыты? — задуменна запытаўся хутчэй сам у сябе, чым у сябра.

Рыдлёўкамі капалі папераменна. Пясчаная зямля на кладах лёгка паддавалася, і каля ямы вырастаў прыкметны горбік пяску. Яшчэ перад тым Федзька памецціў, дзе павінна была знаходзіцца бацькава магіла. Вунь пад тым дубам, пад жалезнымі крыжамі (імі замяніў некалі драўляныя) ляжала Іллёва жонка — Фёдарова мачыха. Цяпер з горада павінны былі прывезці жалезную агароджу і, можа, нават помнік з гранітнай крошкі самому Іллю.

— Капайце так, каб агародзіць і мачышну магілу — раіў Федзька. — Яна ж ляжыць тут, побач.

Рыгор выкідаў зямлю на край ямы. Пасля паклікаў Манаха:

— Тут вось, здаецца, корань трапіўся, ліха на яго.

Міхась ускочыў у яму, абмацаў прысыпаны пяском корань дрэва. Але ж дзіва: відаць, ад дуба корань дапаў аж сюды, дзе яны выкідалі пясак. Як на тое ліха, сякеры з сабой ніводзін з іх не прыхапіў, ды і сякеры ні ў аднаго не было. Давялося з усіх сіп секчы лапатай. Нарэшце, тоўсты драўляны абрубак выкінулі з ямы на вільготны пясак. Рыгор, крэкчучы, нагнуўся і пачаў абмацаваць дол рукамі.

— Труна, — спалохана прасіпеў ён.

— Ну і што? — усміхнуўся Манах. — Значыць, поруч — Іллёва жонка ляжыць. Цяпер абодвум будзе не сумна. Тут можна трохі прысыпаць, і нічога ніхто не заўважыць.

Неякі час моўчкі прыхлопвалі рыдлёўкамі рыжую гліністую зямлю. Да збучцелага вугалка труны прысыпалі ўжо выкапаную яму. А пасля адзін за другім прысели на разасланую пад сасной цырату. Яе разам з ломікам прыхапіў з капліцы Манах.

— Ранавата скончылі, — са шкадаваннем прамовіў ён. — Мусіць, з Гомеля яшчэ не дабралася да Выселак машына з Ілём.

— Ціха! Прыслухайся, — прыклаў да вуснаў заскарузлы палец Рыгор. Яго пакрыты чорным шчаціннем твар выцягнуўся. Маленькія вочкі насцярожана пачалі ўзірацца ў той бок, дзе знаходзіліся Выселкі.

І сапраўды, на дарозе, што вяла ўзлескам — па вышэйшых мясцінах — паказалася жалобная працэсія. Паперадзе паволі сунулася грузавая аўтамашына. У кузаве на табурэтах ляжала абабітая чырвоным труна. Каля яе віднеліся прыгорбленыя постаці: сядзелі, мусіць, Іллёвы сын і дачка. Ля іх, трымаючыся за барты машыны, горбіўся малодшы Іллёў — Федзька ў пярэстым міліцэйскім бушлаце. Каля іх пабліскавала металічная агароджа. Раздабыў, значыць, Федзя для бацькі і мачыхі «дворык». Ззаду цягнуўся, пагойдваючыся на выбоінах, малалітражны аўтобусік.

Далакопы пажвавелі. Прыхлопалі лапатамі насыпаны горбік пяску каля магільны. Самі адышліся да капліцы, знялі з галоў замурзаныя вязаныя «чулкі». Манах нават правёў рукавом ватоўкі па чаравіках — змахнуў зямлю, што насыпалася, калі капаў яму.

Быў канец сакавіка. Але нечакана цісканулі маразы, задзьмуў пранізлівы вецер, і ўсё ў наваколлі замерла. Ды вось каторы ўжо дзень вецер заціх, і хоць па начах даймалі маразы, днём усё ж адчувалася: вясна ўпарта пагруквала недзе за дальнімі пясамі — напамінала аб сабе. Вунь з даху капліцы ўжо выцягнуліся з сонечнага боку капляжы. Кропля вады сарвалася і трапіла на Рыгорува галаву. Той незадаволена перасмыкнуў плячыма, скасавурыўся на Манаха.

— Жывём, браток! — ажыўлена рагатнуў той. — Правядзём дзеда Іллю. А там, бачыш, неўзабаве і радуница падаслее. Тады сюды прыедуць з бліжніх і дальніх гарадоў.

— Прыедуць, — пацвердзіў Рыгор і правёў далоняй по цёмнай шчаціне. Шчыра кажучы, ён пашкадаваў, што апошнія тыдні не галіўся. Урэшце і галіцца не было чым: станок ад бяспечнай бритвы іржавеў на камінку ў хаце, дзе ў апошнія паўгода займеў ён прыстанішча. Цяпер у думках ён прыкідаў: калі ў агароджы на слупках будуць насаджаны алюмініевыя накічкі ці шары (такое траплялася ўжо ў яго практыцы), можна будзе калінебудзь іх сцібрыць і тайком ад Манаха здаць на металалом. У бліжнім сельпо кажучы яго прымаюць.

Дзве сінічкі перапорхвалі па ствалу сасны, цікавалі за разасланай на мінулагоднім шыгаллі цыратай. Манах адшчыкнуў маленькі скрылік сала і кінуў пад камель дрэва. Смялейшая сінічка скокнула з галінкі на галінку — цікаўным вочкам нацэпілася на белы кавалачак і спрытна схопіла яго ў дзьобу.

— Малайчына! — пахваліў сінічку Манах і аж прыўстаў з зямлі. Пачаў сачыць, як у зялёных лапах знікла маленькая птаха.

— Чаго гэта ты? — не зразумеў Рыгор.

— Нічога, — адмахнуўся Міхась і пакратаў адтапыраныя вусікі. — Ідзем да царскіх варотаў — страчаць Іллю.

«ЧАГО НЕ СТВОРАЦЬ КАМП'ЮТЭРНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ»,

думаеш, глядзячы фільм Саймана Веста "Лора Крофт — раскрадальніца грабніц". І напрыканцы сеанса разумееш — калі задума прымітыўная, то тэхналогіі добрай карціны не створаць!



Дык пра задуму можна гаварыць досыць умоўна — гэта ж тыповая калька з "Індыяны Джонса", прычым настолькі спрошчаная, што ператвараецца ў прафанацыю. У тым і заключаецца адметнасць Галівуда — тыражаваць арыгінальную ідэю, пакуль глядачу не абрыдне. Чвэрць стагоддзя таму, у часы "Шукальнікаў скрадзенага каўчэга" Спілберга, матыў галоўных герояў — знайсці схаваную рэч, інакш свет загіне — падаваўся неардынарным. Але з тае пары на экраны выйшла безліч фільмаў, у якіх героі чаго і дзе толькі не шукалі. І "Раскрадальніца грабніц" уяўляе скарыню ступень прафанацыі на гэтую тэму.

Фільм разлічаны на цінейджэраў, мільёны пятнаццацігадовых абібокаў, якія захапляюцца камп'ютэрнай гульні "Лора Крофт" — там трэба прайсці шэраг узроўняў з рознымі перашкодамі, каб напрыканцы авалодаць якімсьці каштоўным рарытэтам. Адпаведна з разликам на такую аўдыторыю напісаны і сцэнарыі — прымітыўныя дыялогі, поўная адсутнасць унутраных характарыстык персанажаў, сюжэтныя лініі, якія загадзя пралічваюцца. Адпаведна дзейнічаюць і акцёры: галоўная гераіня, нястомна дэманструе сваю постаць топмадэлі, яе памочнікі, лакеі і камп'ютэршычы, абменьваюцца млявымі жартамі, злодзей носіць чорны касцюм, ціха гаворыць і хутка шпурляе корд, змоўшчыкі-ілюмінаты злавесна маўчаць, як сычы перад вачэрай. Навошта благім дзядзькам спатрэбіўся магічны трохкутнік і якім чынам яны збіраліся кіраваць Часам, напэўна, і стваральнікі фільма не ведалі. Лора Крофт (А. Джолі) то едзе ў Камбоджу, то ляціць на Чукотку, і паўсюль, аказваецца, ведаюць яе нябожчыка-бацьку, ды і сама яна жаданы гасць. Прынамсі, на тварах акцёраў, мне падалося, час-пачас з'яўляўся сорам за тое, што сур'ёзна граюць такую пухту.

У фінале — традыцыйны мардабой. Благі дзядзька "каўбасіць" спадарыню Крофт кулакамі і нагамі, а тая і не моршчыцца, і таксама апантана "чысціць пысу" свайму апаненту. І хоць зманціраваны фільм дынамічна, каб не было часу задумацца над безліччу штампаў і стэрэатыпаў, усё адно адчуванне нудоты не пакідае падчас прагляду...


Ягор КОНЕЎ
НА ЗДЫМКУ: А. Джолі "ў вобразе".

Я даўно ведаю, што польская кампазітар Лідзія Зяліньская — вялікі сябра беларускіх музыкантаў. Пад яе рэдакцыяй у Познані выйшла некалькі зборнікаў з твораў нашых кампазітараў, яна паспрыяла перадачы ў дар бібліятэцы Беларускай акадэміі музыкі нотаў сучасных аўтараў, неаднойчы ўдзельнічала ў арганізацыі творчых сустрэч дзячаў польскай музычнай культуры ў Мінску і ў іншых гарадах Беларусі. Таму менавіта да яе, прафесара Познаньскай акадэміі музыкі, я звярнуўся з просьбай даць кансультацыю майй вучаніцы, маладому кампазітару Вользе Андрушкевіч з Ліды. Пані Зяліньская згадзілася прыняць нас.



Нас чакала далёкая, цяжкая дарога ў пераднавагоднія дні. І вось мы нарэшце з вокнаў аўтамабіля ўбачылі польскія паселішчы, гарады, начную Варшаву... Апоўдні выехалі на шырокую камфартную аўтастраду. Дабраліся да Познані. І як кантраст нашым дарожным пакутам адбылася радасная хатняя сустрэча з пані Лідзіяй: гарачая печка ў кватэры, кубачак кавы, змястоўная бяседа пра кампазітарскае жыццё-быццё, пра шляхі развіцця сучаснага музычнага мастацтва.

З выпадковай рэплікі мы даведаліся, што муж Лідзіі — нашчадак Міхала Клеафаса



У чэрвені на гастролі ў Мінск прыязджаў Магілёўскі абласны драматычны тэатр, якому аб'лёта споўнілася 115 гадоў.

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага (які адпаведна выправіўся з гастролі ў Магілёў) магілёўскія акцёры разыгралі шэраг спектакляў паводле твораў замежных драматургаў Ц. дэ Мольера ("Дон Хіль — зялёныя штаны"), Л. Пірандэла ("Шасцёра персанажаў у пошуках аўтара"), К. Гоцы ("Турандот"), Т. Уільяма ("Трамвай "Жаданне"), Б. Брэхта ("Трохграфавая опера"), І. Вілкіста ("Ноч Гельвера").



ГАСЦЁЎНЯ

Агінскага. Тут я ператварыўся ў журналіста і вырашыў узяць інтэрв'ю ў пані Зяліньскай.

— Пані прафесар, а ці не раскажаце пра свой творчы шлях?

— Я пачала займацца кампазіцыяй яшчэ ў школе, калі мне было 12—13 гадоў. Да гэтай пары захаваўся старыя сшыткі па музычным пісьме. Пад нотны стан я ўклеявала вершы, якія выражала з дзіцячага часопіса. І цяпер усе жартуюць, што гэта былі мае першыя спробы творчасці. Калі споўнілася 19 гадоў, паступіла ў клас кампазіцыі прафесара Андрэя Каржэўскага, вядомага аўтара твораў для хору. Я вельмі ўдзячна яму за парады і рэкамендацыі. Гэта была цудоўная школа. К таму часу я выйшла замуж. Потым нарадзілася дачка. Я працавала скрыпачкай у аркестры філармоніі ў Познані. І да заканчэння вучобы мусіла зрабіць выбар: дзіця, скрыпка ці кампазітарства. Скрыпку я тады схавала ў футарал, цяпер на ёй іграе мая дачка. А сям'я і кампазіцыя засталіся самай

важнай справай майго жыцця.

— Якія з вашых твораў найбольш значныя для вас?

— Канечне ж, самы важны твор — той, які пішу цяпер і неўза-

папаўскі. Завязаліся асабістыя кантакты, з абодвух бакоў знайшліся людзі, якія пападзілі ў справе, працягваюць знаёмства. Ідзе інтэнсіўны абмен запісамі, мы выдалі серыю твораў беларускіх кампазітараў: Яўгена Паплаўскага, Галіны Гарэлавай, Аляксандра Літвіноўскага. Мы, вядома, выдаём у першую чаргу польскую музыку і падручнікі, якія змогуць дапамагчы выкладчыкам удасканальваць адукацыю. Але, пры нагодзе друкуем таксама замежных аўтараў — тых, каго паважаем і цнім.

— А наколькі плённая ваша педагогічная дзейнасць?

— Я некалькі гадоў вяду клас кампазіцыі ў Познаньскай музычнай акадэміі, і ўжо маю выпускнікоў. У многіх ёсць узнагароды, атрыманыя на конкурсах кампазіцыі, іх творы гучаць на досыць аўтарытэтных фестывалях, напрыклад, на "Варшаўскай вясні". Акрамя таго, я чытаю лекцыі, арганізую семінары. На канікулах вяду міжнародныя курсы, якія праводзяцца па чарзе ў Кракаве і Штутгарце. Большасць удзельнікаў — гэта палякі і маладыя кампазітары з Захаду. Зараз пачалі прыязджаць таксама прадстаўнікі Беларусі, Украіны, Расіі. Гэта вельмі цікавая справа.

— Наколькі я ведаю, у вас у Познані ладзіцца выканальніцкі конкурс імя Вяняўскага.

— Так, ён праводзіцца кожныя 5 гадоў і апошнім часам відзмяняецца, каб не згубіць прэстыж. Усе часцей тут можна пачуць музыку XX стагоддзя, як абавязковы нумар у праграму канкурсантаў уключаны п'есы для

З АГІНСКІМ АМАЛЬ У СВАЯЦТВЕ

баве скончы. За апошнія 10 гадоў я стварала шмат электроннай і элетраакустычнай музыкі. З самых важных твораў я магу вылучыць вялікую п'есу для скрыпкі з аркестрам, напісаную два гады таму, і "Касканда", харавую драму на тэст Беккета. Я напісала яе ў 1991-м. Яе запісалі добрыя выканальніцы. "Касканда" я люблю і лічу своеасаблівай вяхой.

— Ведаю пра вашы стасункі з беларускімі калегамі...

— Калісьці я ўдзельнічала ў Днях польска-беларускай культуры. Там пазнаёмілася з вядомымі людзьмі. Душой кампаніі быў Яўген

скрыпкі Вітальда Лютаслаўскага. Наогул, змены — у бок сучаснасці. Усё ж XX стагоддзе, што ні кажы, — ужо мінулае стагоддзе.

— Вашы ўлюбёныя кампазітары XIX—XX стагоддзяў?

— У XIX стагоддзі — гэта, безумоўна, Брамс. У XX-м... Цяжка сказаць, усё мяняецца. Можна назваць Мясіяна, Шэлсі, музыку спектралістаў, і найперш Грызе. Я ўжо не слухаю музыку, толькі дзеля задавальнення: мне бракуе на гэта часу. Таму ўсялякі твор я ўспрымаю як кампазітар, педагог і часта — як член журы.

УРАЖАННЕ

Тыя спектаклі Магілёўскага абласнога драмтэатра, якія мне даваліся глядзець апошнім часам на фестывалях пакідалі пераважна добрыя ўражанні. Запомнілася раз і назаўсёды аблічча дырэктара тэатра А. Новікава, які проста неверагодна падобны на галівудскага акцёра Р. Кроу (менавіта таму гэтага чалавека ўвесь час хочацца пшчотна назваць... "гладзіятарам").

Бо, А. Новікаў, як сапраўдны "гладзіятар", запрашае ў свой тэатр — на своеасаблівую арэну — толькі вялікіх "валяроў" ад тэатральнага мастацтва: прынамсі, прывезеныя ў Мінск спектаклі пастаўленыя вядомымі ў сталіцы рэ-

У спектаклі "Дон Хіль — зялёныя штаны" (рэж. У. Шчэрбань), які адкрываў гастролі, галоўная гераіня Донья Хуанья (Г. Лабанок) каб вярнуць свайго закаханага зноў, кажа, што гатовая дзеля гэтага сыграць любую ролю: і гарэзы, палкага палюбоўніка Дона Хіля ў зялёных штанах, які здольны звесці з розуму любую жанчыну; і шчырую, наіўную гараджанку, якая з дапамогай ляльнага прадстаўлення можа цудоўна задуріць галаву новай каханкі люблага. Адна з вядучых актрыс тэатра Г. Лабанок вядзе сваю ролю (а дакладней — ролі) з незвычайнай эмацыянальнай глыбінёй, жарсцю, натхненнем, перадаючы адным сваім

жысёрамі У. Шчэрбанем, Р. Таліпавым, А. Жугждай, В. Савіцкім, А. Гарцуевым...

Большасць спектакляў, якія паглядзелі сталічныя тэатральныя крытыкі, падаліся ім разыгранымі ў атмасферы высэлага карнавала. Што ж, насамрэч, "гастрольныя" спектаклі Магілёўскага абласнога драмтэатра выглядалі лёгкімі сцэнічнымі забаўкамі (акрамя "Ночы Гельвера" ў рэжысуры У. Пятровіча — камернай пастаўкі пра нялёгкае, драматычны лёс сямейнай пары, у якой мужчына апантаны фашысцкімі ідэямі), падпарадкаванымі агульнавядомай шэкспіраўскай формуле, што жыццё — гэта тэатр, а ўсе людзі — акцёры (і ў адваротным парадку: у тэатры — сваё жыццё, а ўсе відчынны — толькі людзі, а не богі)

тэмпераментам атмасферу сярэднявечнай Іспаніі з яе ўлюбёнай гульні — карыдай (мастак-пастаноўшчык А. Снапок-Сарокіна аформіла сцэну ў выглядзе міфчнага еўрапейскага горада з немудрагелістай універсальнай канструкцыяй, здольнай пераўтварацца ці то ў вуліцу горада, ці то ў замочныя пакой, ці то ў вечаровы сад, над якім на задніку ўзвышаецца вялізная галава быка).

Спектакль "Шасцёра персанажаў у пошуку аўтара" — пра сутнасць тэатральнага закуліснага жыцця і жыцця, падобнага на тэатр. Менавіта ў

— Дзе, на вашу думку, сёння знаходзіцца сусветны культурны цэнтр?

— Некалі, ў пачатку XX стагоддзя, культурнай сталіцай быў Парыж. Цяпер, я мяркую, вялікія шанцы ёсць у Берліна. Калі казаць пра тэхнічную аснашчанасць, дык Парыж, бясспрэчна, лідзіруе ў электронных тэхналогіях, саступаючы толькі Японіі. Але сэнс заключаецца не ў тэхніцы, не ў прэчым апаратуры, а ў людзях. Цэнтр культуры, ў тым ліку і музычнай, там, дзе засяроджваецца найбольшая колькасць таленавітых асобаў. Наогул жа, цяпер цяжка правесці якія-небудзь дакладныя межы. Можна сказаць, што са з'яўленнем Інтэрнета аскрава акрэсленыя цэнтры перасталі існаваць — усё мяняецца.

— Чым вы яшчэ цікавіцеся, акрамя музыкі?

— Я люблю навукова-папулярныя кнігі. Мярне цікавіць, як чалавек чуе: гэта не толькі анатомія ягонага вуха ці распаўсюджванне гукавых хваляў, але і апошнія адкрыцці нейрабіялогіі. Аказваецца, між органам слыху і мозгам існуе некалькі каналаў зносінаў: часам гукавы сігнал ідзе аналагавым спосабам, часам — лічбавымі. Гэта ўражае: прырода і Бог забяспечылі чалавеку на выпадак парушэння слыху дадатковыя спосабы атрымання інфармацыі. У здаровых жа людзей гэтыя сігналы праходзяць па многіх каналах, але існуе механізм, які дазваляе ім дасягнуць мозгу ў адзін і той жа час. З гэтым звязана, напрыклад, з'ява "дэжа вю"... Яшчэ вельмі цікаўлюся культурай Далёкага Усходу, у прыватнасці, Японіі. Маё хобі — спазнаванне традыцыйнай японскай музыкі як з'явы духоўнай культуры.

— Скажыце, у якім сваяцтве ваш муж са славытым і вельмі любімым на Беларусі Міхалам Агінскім?

— Свяцтва вядзецца па жаночай лініі. Ключавая фігура — Амеція Залуская, у дзявоцтве Агінская, прозвішча Залускіх працягваецца да маёй свекры, маці мужа.

— А муж адчувае сабе родзічам Агінскага?

— Так, у чымсьці гэта сямейная музычная традыцыя выяўляецца вельмі цікава. Муж іграе на віяланчэлі ў камерным аркестры Польскага радыё. У яго ёсць стары інструмент, на якім музычараў яшчэ прадзядуля. Свекрыні цяпер 92 гады, яна была піаністкай, скончыла ў Вроцлаве, незадоўга да вайны, кансерваторыю, выступала з канцэртамі. У сям'і Залускіх часта нараджаліся музыканты.

— Дзякуй вам за гутарку.

Віталі Радзіёнаў,
старшыня Асацыяцыі кампазітараў
Гродзеншчыны

НА ЗДЫМКУ: падчас візіту ў Мінск — польскія кампазітары Лідзія ЗЯЛІНСКАЯ ды Рафал АУГУСТЫН са сваім беларускім калегам Аляксандрам ЛІТВІНОЎСКІМ.

ФОТА В. СТРАЛКОЎСКАГА

гэтай п'есе Л. Пірандэла адзін з герояў кажа, што ёсць людзі, якія ўжо нараджаюцца тэатральнымі персанажамі, нясуць драму ў самах сябе. Паводле рэжысёрскай канцэпцыі Р. Таліпава, які паставіў вельмі дынамічны, напружаны па тэмпарытме спектакль (такі своеасаблівы сцэнічны саспенс) шасцёра персанажаў у пошуку аўтара выходзяць на сцэну з глядзельнай залы (тэатральнымі героямі могуць быць любія з глядачоў), трапляючы на вясёлую тэатральную рэпетыцыю. Да апошняй мізансцэны тут будзе панавыць "тэатр у тэатры", бо глядачамі драматычнай гісторыі, разыгранай шасцёрамі персанажамі, папераменна будуць ці то публіка ў зале, ці то акцёры ўмоўнага тэатра, у які трапілі людзі, што ўжо нарадзіліся тэатральнымі персанажамі. Гэты глыбокі, літаратурны спектакль разлічаны пераважна на ўдзельную публіку, хаця рэжысёр Р. Таліпаў, якому даспадобы ўсемагчымыя візуальныя штукарствы, смелая гульня колераў у прадметах бутафорыі і касцюмаў і ў гэтай рабоце застаецца самім сабой і прыцягвае ўвагу глядачоў незвычайнымі пастановачнымі дэталіямі (у пэўных мізансцэнах нечакана з'яўляецца жывы сабак альбо ціха ідзе бурбалкамі вада ў вялікім акварыўме з рыбкамі).

Вядомую кітайскую трагікамічную казку аб трох загадках, жарсці і каханні пад назвай "Турандот" рэжысёр А. Жугжда (цяперашні мастак кіраўнік Гродзенскага абласнога драмтэатра) увасобіў на сцэне ў выглядзе тэлевізійнага шоу. Тут пад пільнае вока відэакамеры трапіла ўсё, чым захапляюцца сучасныя тэлегледачы: з гэта і жорсткасць паводзін, феміністычных перакананняў прынцэсы Турандот (Г. Лабанок), і бессэнсуючыя казіні закаханых у яе хлапцоў, і шчырае пачуццё новай ахвяры ганарлівай прыгажуні — Калафа, прынца Астраханскага (Р. Кушнер), які здолеў вытрымаць іспыты Турандот. Несумненна, усё набытае, павыдулянае яшчэ вахангаўцамі ў славытым спектаклі "Турандот" 60-х, выкарыстоўваецца і нашым А. Жугждам: прынамсі, камічныя абліччы, гэгі Альтаума, імператара Кітайскага (У. Галкін), Панталоне, сакратара Альтаума (А. Палкін), Тарталы, вялікага канцлера (А. Пьянзін), Труфальдзіна, начальніка еўнухаў (В. Галец), а таксама ўцягванне ў тэатральную гульню публікі з першых радоў залы (вясёлая кампанія са сцэны раздае глядачам традыцыйныя галаўныя ўборы кітайскіх сялян, вымушаючы іх судзіць іспыты новага жаніха Турандот). Але ў фантазіі А. Жугжда гісторыя Турандот разыграецца за кратамі, абнесенымі калючым дротам, так бы мовіць, у краіне з жорсткім палітычным рэжымам, што не зусім стасуецца з камедыйным настроем п'есы, вясёласцю акцёраў, якія напачатку спектакля выходзяць на сцэну і размяркоўваюць ролі "Турандот" паміж сабой, запрашаючы ўсіх астатніх быць сведкамі гульні ў тэатр...

В. БАРАБАНШЧЫКАВА

ПРЕЗЕНТАЦЫІ

У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі адбылася прэзентацыя новай кнігі вядомага навукоўца Надзеі Высоцкай "Жывапіс барока Беларусі". Выданне прысвечана манументальнаму і станковаму жывапісу нашай краіны XVI—XVIII стагоддзяў. Прадстаўленае ў кнізе мастацтва пераканана сведчыць, што Беларусь у часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай была інтэграванай часткай Еўропы, што наша культура натуральна стасуецца з агульнаеўрапейскімі плынямі ва ўсіх галінах інтэлектуальнай дзейнасці. Пры тым, што Беларусь была і застаецца мастом паміж "візантыйскім" Усходам і "кітайска-пратэстанцкім" Захадам.

Надзея Высоцкая была праведзена вялікая праца па зборы, аналізаванні і даціроўцы помнікаў. Прафесійнае прымяненне стылістычнага аналізу дазволіла аўтару абагуліць вялізны і рознахарактарны матэрыял і паказаць асаблівасці трох асноўных перыядаў барока — мастацтва сярэдзіны 2-й пал. XVII ст., позняе барока — мастацтва XVIII ст. У 1720—1775 ракако ахоплівае ўсе віды мастацтва. А ў 1760—1780-я гады ў сімбіёзе з барока ўмацоўваецца класіцызм. Вельмі цікавая і доказная тая частка матэрыялу, якая датычыцца прамога ўплыву Беларусі (Літвы) на Расію (Масковію). Цікава прасочана аўтарам складаная дыялектыка ўзаемаадносін барока, якое прыйшло з экспансіяй іезуітаў, абноўленага каталіцызму, — якое набыло паступова характар нізаво-

давіны, кветак. Інтэр'еры праваслаўных цэркваў упрыгожваліся іканастасамі. Гэта сведчыць пра тое, што беларускія майстры засвоілі сістэму іканастаса, якая складалася ў дзяржавах Старажытнай Русі. Адзіны падпісаны і датаваны помнік XVII ст. абраз Пятра Яўсеевіча з Галынца "Нараджэнне Маці Боскай" (1649) захаваў характэрныя для XVI ст. прыём выканання рознага арнаменту і ўвёў архітэктурны пейзаж за кратамі вакна і прадметы побыту ў інтэр'еры, ад сябе намалюваў персанажы, а гэта значыць — ператварыў абраз у жанравую карціну. Твор Пятра Яўсеевіча, як і "Нараджэнне Хрыстова" з Дзяржаўнага гістарычнага музея (Масква), паказвае, што ў развіцці рэалістычных тэндэнцый беларускі ікананіс гэтага часу значна апырэджае мастацтва Старажытнай Русі і з'яўляецца яркім прыкладам беларускай ікананіскай школы, у якой прасочваецца станаўленне нацыянальнага варыянта барока.

Прадстаўлены ў кнізе і парадныя партрэты, створаныя ў Беларусі пад уплывам нямецкага і фламандскага мастацтва — "Партрэт Януша Радзівіла" Даніеля Шульца (1615-1638?), "Партрэт Аляксандра Астрожскага" Андрэя Стэха (1635—1697?), у якіх адчуваецца веданне іспанскіх і данцыгскіх узораў. Побач з гэтымі вядомымі мастакамі працавалі мясцовыя майстры. Пад уплывам узораў мемарыяльнай пластыкі — "Надмагілле Крыштафа III Мікалая Радзівіла" (1608) у Нясвіжы — яны стварылі партрэты тыпу "у лаўровым вінку" — "Партрэт Вайшунта", "Партрэт Станіслава Казіміра Радзівіла", "Партрэт Лізаветы Кішкі, народжанай Радзівіла". Гэты тып партрэта атрымаў шырокае распаўсюджанне ў мастацтве Беларусі 2-й пал. XVII—XVIII стст. Узбагаціўшы арсенал новымі тэхнічнымі прыёмамі, творча засвоіўшы лепшыя дасягненні заходне-еўрапейскага мастацтва і злучыўшы іх з мясцовымі традыцыямі,



якія знойдзены і раскрытыя ў папярэднія сорок гадоў, навукова даследаваныя (хімічныя аналізы, палеаграфія подпісаў, архіўныя даведкі пра жывёл і г. д.), што дазваляе гаварыць прынцыпова аб новай працы.

Метадалагічны падыход аўтара такі ж як і ў ранейшых вядомых яе працах (Н. Ф. Высоцкая. "Ікананіс Беларусі XV—XVIII ст.". Мн., 1992; "Тэмперны жывапіс Беларусі канцы XV—XVIII стст.", Мн., 1986), прынцыпова новыя ўвядзенні ў дадзеную кнігу "Жывапіс барока Беларусі" — палеаграфічныя табліцы, дадзеныя хімічных аналізаў.

БАРОКА НАШ ЕўРАПЕЙСКІ ДОСВЕД

беларускія разьбяры стварылі свой нацыянальны варыянт барочнай разьбы.

У кнізе прадстаўлены таксама цікавыя ілюстрацыі да інтэр'ераў беларускіх храмаў, дзе з 1730 па 1775 пануе ракако. Характэрныя рысы гэтага стылю — парушэнне канструктыўных прынцыпаў у бок дэкаратыўнасці, арнаментыкі — прасочваецца ў прысценках драўляных, ляпных алтарах, дэкоры касцёлаў Гародні, Пінска, Слоніма, Дзятлава, Муравана-Ашмянкі, уніяцкіх цэркваў у Полацку, Беравеччы, у афармленні арнаменту, амбонаў (Новая Мыш, Міхалішкі). У сярэдзіне XVIII ст. беларускія майстры актыўна выкарыстоўвалі рэпертуар арнаментыкі ракако. Некаторыя беларускія рэз-

Манераграфія ўключае аналізаваны каталог жывапісных твораў, ілюстрацыйны раздзел, а таксама "Дадатак" (слоўнік жывапісцаў, спіс выстаў па казальніцкаму нумару помнікаў, якія экспануюцца, бібліяграфію публікацый, палеаграфічныя табліцы, дадзеныя хімічных аналізаў).

Гэтая унікальная праца Н. Высоцкай у большай ступені арыентавана на прафесійных мастацтвазнаўцаў, музейных работнікаў і выкладчыкаў, аднак можа выкарыстоўвацца таксама і студэнтамі ў навучальных установах, а таксама для пачынаючых даследчыкаў, цікава яна кожнаму, хто любіць і вывучае самастойна помнікі Беларусі. Дарэчы, тэкст на шасці мовах.

Хочацца ўспомніць добрым словам дырэктара Фабрыкі каляровага друку Аляксандра Іванавіча Аксёненку, які паверыў, што гэтае выданне патрэбнае ўсім, хто хоча ведаць гісторыю беларускага мастацтва і ўзяў на сябе ўсе фінансавыя затраты, каб кніга ўбачыла свет.

Галія ФАТЫХАВА,
мастацтвазнаўца, лаўрэат прэміі "За
духоўнае адраджэнне"



га, "сялянскага барока". Н. Высоцкая асэнсоўвае барока Беларусі як шырокую плынь, дзе суіснуюць і ўзаемадапаўняюць адзін аднаго творы замежных майстроў, якія потым зліліся з мясцовым культурным асяроддзем, творы ўласна беларускіх майстроў. Стварэнне выдання "Жывапіс барока Беларусі" — вынік экспедыцыйнай работы ў 1946—2002 гадоў, у час якой былі выяўлены, пашпартызаваны і ўзяты на дзяржаўны ўлік унікальныя ансамблі, асобныя помнікі ўсіх відаў мастацтва Беларусі. Аснову гэтай кнігі складаюць помнікі калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, а таксама іншых музеяў нашай краіны, Расіі, Польшчы.

Асаблівасць барока ў Беларусі ў тым, што станаўленне яго адбывалася на базе еўрапейскіх стыляў (раманскага, готыкі, рэнесансу) у непарыўным адзінстве з візантыйскімі і мясцовымі традыцыямі XII—XVI стст. Уяўленне аб ансамблі ранняга барока дае алтар у Будславе (1649). Прысценныя алтары 2-й чвэрці-сярэдзіны XVII ст. у Воўпе, Гродне, Поуплішчы, Новай Мышы, Крамяніцы ў ніжняй частцы калон размешчаны галоўкі або фігуры анёлаў, раслінны, геаметрычны арнамент. Каля сярэдзіны XVII ст. у дэкоры з'явіліся выявы са-

як і майстры сабора святога Марка ў Венецыі, сталі размяшчаць на бэльцы над іканастасам статуі апосталаў, прадстаячых да Хрыста, і тым самым спрабавалі захаваць кампазіцыю дзісуснага чыну іканастаса. Моцны ўплыў на мастацтва Беларусі зрабілі прыдворныя мастакі саксонскіх караляў, ікананісцы ў XVIII ст., якія зберагалі вернасць традыцыям мясцовага, старажытнарускага жывапісу, ужо не цураліся дасягненняў заходне-еўрапейскага мастацтва.

Хуткае засваенне барока, якое ўжо прасочваецца ў канцы XVI ст., дазволіла Беларусі стаць правадніком гэтага стылю на Усход ужо ў "вызваленым" ад каталіцызму выглядзе. Таму без ведання культуры Беларусі XVI—XVIII стст. немагчыма ўявіць развіццё мастацтва славянскіх народаў, як неад'емнай часткі сусветнай культуры.

Кніга Надзеі Высоцкай "Жывапіс барока Беларусі" адпавядае сучаснаму ўзроўню мастацтвазнаўчай навуцы, уяўляе сабою новую ступень у даследаванні нашай культурнай спадчыны. Папершае, аўтар упершыню ўводзіць у абарот больш ста помнікаў станковага і манументальнага партрэтнага жывапісу, раскрытых рэстаўратарамі ў апошнія дзесяць гадоў. Па-другое, гэта помнікі,





Аўтар гэтага матэрыялу, кінарэжысёр Уладзімір Святлоў нарадзіўся ў 1926 годзе ў вёсцы Крупкі Крупскага раёна. Калі пачалася вайна, бацька быў цяжка паранены, сталася так, што сям'я засталася ў Мінску. Пасля вайны У. Святлоў быў рэпрэсаваны і адбыў тэрмін у Варкуцінскім ГУЛАГу. Лагера стаў для яго своеасаблівым універсітэтам. Там лёс звёў У. Святлова з многімі цікавымі людзьмі: акцёрамі, рэжысёрамі, палітычнымі дзеячамі. Пасля вызвалення ў 1953 годзе вярнуўся ў Мінск. У 1971 годзе быў рэабілітаваны Вярхоўным Судом СССР. У 1968 годзе закончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. З 1958 года працаваў рэжысёрам на Мінскай студыі тэлебачання. У 1968 годзе перайшоў на кінастудыю "Беларусьфільм", дзе працаваў кінарэжысёрам мастацкіх фільмаў.

На здымках кінафільма "Белыя адзенні" па аднайменным рамане У. Дудзінцава спатрэбіўся кансультант па лагэрным рэжыме сталінскіх часоў. Мая памочніца знайшла такога чалавека. Калісьці ён быў начальнікам лагпункта дзесьці на Поўначы і не вельмі ахвотна згадзіўся прыйсці на кінастудыю. І вось ён перада мной за пісьмовым сталом. Даволі пажылы чалавек, сівы, з насупленымі бровамі, высокі, шыракаплечы. Я тлумачыў пра што фільм, якая дапамога патрэбна нам ад яго, былога начальніка лагпункта. Калі ж я пачаў расказаць яму пра лагэрнае жыццё, дык заўважыў, што яму незразумела адкуль так добра ўсё ведаю. Мабыць таму часам ён усміхаўся, маўляў, начытаўся рэжысёр усякай чарнухі і зараз паказвае свае веды.

Але, у свой час, адбыўшы пэўны тэрмін у лагерах, я, вядома, мог бы абысціся без кансультанта. Але ж у цітрах фільма павінен значыцца адпаведны кансультант. І вось чым больш я ўглядаўся ў гэтага чалавека, які сядзеў перада мной, тым больш хвалюўся: нешта знаёмае ў абліччы, суровы голас, недавер. Я напружваў памяць: дзе я яго бачыў... І раптам, здаецца, між волі вымавіў: — Скажыце, Іван Пятровіч, (так ён адрэкаментаваўся) ці не былі вы ў Варкуце начальнікам васемнаццаціга лагпункта?

Мой субяседнік ад нечаканага пытання рэзка страпянуўся, яго пальцы нервова забарабанілі па сталю, твар густа пачырванеў, а вочы пачалі трывожна ўглядацца ў мяне. — Так, быў, — непрыязна вымавіў ён. — Якое гэта мае для вас значэнне?

Ад такога адказу субяседніка мая душа быццам скамянела, даўкі камяк падступіў да горла, губы задрыжэлі. Я ціха вымавіў: — Іван Пятровіч, вы той чалавек, які змяніў мой лёс, мае жыццё... — Я не зусім зразумеў вас... — Калі васемнаццацігадовым юнаком я трапіў на ваш лагпункт, са мной здарыўся непрыемны выпадак, пасля якога я мог загрымець на вапнавы кар'ер, дзе і закончыў бы свой жыццёвы шлях, як многія іншыя знявольненыя. Вы трымалі ў руках дзве паперы: адна ў тое пекла, другая ў гарадскі тэатр... Вы, прабачце, брыдка выпаліліся і разарвалі паперу на вапняк: — Станеш артыстам, калі-небудзь скажаш — дзякуй!

Кансультант глядзеў на мяне, нічога не разумеючы. — Цяпер я магу вам чыстасардэчна сказаць: Дзякуй, Іван Пятровіч, вялікі дзякуй! Былы начальнік лагпункта падняўся з-за стала:

— Шляхі гасподні нявызнаны... Я прыпамінаю гэты выпадак... Ну, артыст, я рады за вас, — рассмяўся кансультант.

Мы моцна паціснулі адзін аднаму рукі. Позна ўвечары пасля кіназдымак я прыйшоў дадому, узбуджаны гэтай нечаканай сустрэчай. Лёг у ложка. Не спалася. Перад вачыма паўставалі эпізоды майго лагэрнага жыцця.

Наш этап з перасыльнага пункта ў Маскве накіраваў у горад Варкуту і часова размясцілі ў катаржанскім лагэры 17-й шахты. Як пісаў у сваёй кнізе "Архіпелаг ГУЛАГ" Аляксандр Салжаніцын "Самы першы катаржанскі лагэр быў на 17-й шахце Варкуты. Мэта была адна: катаржан трэба ўмярціць. Гэта адкрытая душагубка, расцягнутая па часе, — каб замардаваным пакутаваць даўжэй і перад смерцю яшчэ папрацаваць". Ад здзекаў, ад непасільнай працы катаржане мерлі, як мухі. Калі збіралася шмат трупнаў, іх забіралі ў трупярню. Ноччу вывозілі ў тундру. Там капалі

МІНСК СВЯТКАВАЎ ВЫЗВАЛЕННЕ



яму, каля якой укладвалі нябожчыкаў. Спрактыкаваны начальнік прыступаў да сваёй "доблеснай і геройскай" працы. Над варотамі ў гэты лагер, на вялізным шчыце красаваўся надпіс: "Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и героизма". Наглядчык з жалезным малатком падыходзіў да кожнага трупам і двойчы разбіваў яму чэрап. Пасля гэтага нябожчыкаў клялі ў яму штабелем, як дровы. Засыпаўшы брацкую магільку дзірваном, катаржане, апусціўшы галовы, вярталіся ў зону. Кожны з іх разумеў, што неўзабаве кое чакае і яго.

Вязні нашага этапа не лічыліся катаржанамі, але абыходзіліся з намі не лепш. Ішоў час, але наш этап у новым лагункт не пераводзілі. Толькі ў сававіку мы дачакаліся гэтага "шчаслівага дня". Барак сустрэў нас амаль голымі нарамі, без пасцельнай бялізны, праўда, на іх былі падушкі, набітыя пілавіннем.

Раніцай мяне выклікаў да сябе нарадчык, які прыйшоў у барак. Я пайшоў за ім, гадаючы навошта я яму спатрэбіўся. У пакоі, куды ён мяне прывёў, каля вакна стаяў высокі чалавек з мужным тварам. Я здагадаўся, што гэта начальнік лагера. Ён зірнуў на мяне, і спытаў:

- Чаму такі дахадзчык?
- Я маўчаў.
- У тваім фармуляры запісана, што ты з Беларусі.
- Я кінуў галавой.
- Зямляк значыцца. Я з-пад Оршы. Чуў пра такі горад?
- Ведаю.
- Па нацыянальнасці рускі?
- Не, беларус.
- А чаму ў фармуляры напісана рускі?
- Так запісаў следчы. Сказаў, што тае прозвішча носіць рускія, або скрытыя аўрэлі...
- А ты не скрыты?

накінуўся на яго. Я прагна кусаў хлеб, паглядзеў навокал: ці не думае хто яго адабраць у мяне. З'еўшы болей паловы, я крыху супакоіўся. Паклаў астатняе за пазуху. Крошкі, што рассыпалі на калені збіраў, нібы гэта былі жамчужныя пацеркі, выпіваўшы з караляў.

Вечарам нарадчык адрэкаментаваў мяне зняволеным з Прыбалтыкі як іх брыгадзіра. Тыя моўчкі выслушалі яго, і я не ведаў, як яны мяне ўспрынялі.

Раніцай прараб павёў нас на месца працы. Мы пачалі капаць шурф. Зямля была непадатлівая, скаваная вечнай мерзлатой. Лом высякаў з яе іскры, рыдлёўкі звінелі і гнуліся. На халодным ветры, мы цяжка дыхалі, абліваліся потам. Неўзабаве да мяне падышоў рослы немалады эстонец і закрычаў прама ў твар:

— Начальнічак, пры такой працы, мы сваю пайку не заробім. Хутка на нас усіх надзенуць драўляныя бушлат.

Я разгублена глядзеў на яго азлоблены твар, не ведаючы што адказаць.

Я разумеў, што ён мае рацыю. Вечарам, пасля такой знясіленай працы мы ледзь прыцягнуліся ў зону. Замардаваныя, не маглі як след трымаць кацялкі з баландай, рукі калаціліся ў кожнага...

Нарэшце праз нейкі час мы прасеклі шурф для новай шахты. Без усялякай тэхнікі бяспекі мы былі вымушаны апусціцца бодню з людзьмі на дно. Такім жа чынам выцягвалі на верх, часам калечы рабацяг.

Аднойчы ў нашу зону завітала брыгада з Варкуцінскага гшарадскага тэатра. Пасля канцэрта яе кіраўнік Мікола Маліборскі спытаў:

- Ці ёсць сярод вас артысты, спевакі, танцоры.
- Вязні маўчалі, я ж падняў руку:
- Падыдзіце да мяне — пазваў кіраўнік. — Што вы ўмеце рабіць.
- Спяваць, — адказаў я.
- А што вы нам праспяваеце?
- Беларускаю народную песню "Забалела ты мая галованька".
- Цікава, — лагодна ўсміхнуўся "мэтр" і звярнуўся да акардэаніста: — Падыграй яму трохі.

катаржанскім лагерам, калі адчуў, што "дапытваю", пайшоў пасля працы да яго на прыём. Дапамагчы зняволеным мог толькі ўрач. У варкуцінскіх лагер-пунктах медыцынскі персанал часта дапамагаў вязням, выратаваў іх ад немінучай смерці. Карл Карлавіч быў не выратавальнік, а вылюдак, садыст, ён люта ненавідзеў хворых, якія звярталіся да яго. Я спадзяваўся, што сваёй маладосцю кракну яго сэрца. Стаў у чаргу. Неўзабаве з'явіўся наш "выратавальнік". Апануты ў футра, з крагамі на чаравіках, у скураных пальчатках і... на добрым падпідку. Ён калючым позіркам абвёў нас — цені, не вартыя спачування. Затым Карл Карлавіч стаў у баксёрскую позу і пачаў падтанцоўваць, быццам чакаючы свайго праціўніка. Хворыя зняволеныя ўжо ведалі, што будзе далей, пачалі разбягацца ў розныя бакі. Я не адразу зразумеў, што да чаго і застаўся сам-насам з доктарам. Карл Карлавіч уліўся ў мяне п'янымі вачыма і, амаль не раскрываючы рот, запытаў:

— Ну што, філон, хочаш атрымаць вызваленне ад працы? Можна, пакласці цябе ў стаяцяр? Зараз ляжаш. — І ён маланка ўдарыў мяне ў твар.

Я паваліўся ў снег, паліваючы яго крывёю. Эскулап глядзеў і злосна ўсміхаўся. А ў мяне перад вачыма ўсё плыло. Я нічо-

Мой былы "выратавальнік" вострым паглядом прарэзаў мяне, але моўчкі ўсеўся ў бадзю. Адзін з рабацяг, яго зямляк-патыш, пачаў раскручваць ручку драўлянай вяртушкі. Думаю, ён наўмысна не ўтрымаў яе. Эскулап з галашэннем паляцеў уніз. Яго паднялі наверх добра пабітага, залітага крывёю.

Я спытаў у Эмілія Сажэ:

— Гэта, мусіць, было задумана свядом?

— Са здраднікамі мы абыходзімся толькі так, — суха адказаў той.

За гэты ўчынак, як брыгадзір я нёс адказнасць. Начальнік лагера рэжыму коршакам наляцеў на мяне. Ён мацюкаўся, як толькі мог, затым паставіў мяне пад вышку вартавога. А праз тры гадзіны нарадчык прывёў мяне да начальніка лагера. Той сядзеў за сталом злосны. Каля вакна стаяў рэжымнік, яго твар быў нездаровы, спіты. Ён злосна спытаў:

- Колькі табе гадоў?
- Дзевятнаццаць.
- Як ты, Іван, мог такога сапняка паставіць брыгадзірам?
- Гэта мая віна... Не ведаю, што з ім рабіць...
- Хм, што рабіць? На вапнік яго, чаго тут раздумваць...

Начальнік лагера маўчаў.

— Ты як хочаш, твая справа, — пазяхнуў ва ўвесь рот начальнік рэжыму.

Адышоў ад акна і накіраваўся да дзвярэй. Калі той выйшаў, кіраўнік лагера моцна ўдарыў кулаком па сталае. Я ўпяў галаву ў плечы.

— Тваю маць!.. — падняўся ён з-за стала і падышоў да вакна:

— Бачыш, у мяне дзве паперы ў руках: адна на вапнавы кар'ер, другая... ў тэатр...

Пачуўшы аб вапнавым кар'еры і мяне апанаваў жах: усё, канец...

— Ну, што мне рабіць з табой?..

Я пакорліва апусціў галаву, чакаючы яго прысуду. Начальнік піпна сачыў за мной. Не ведаю, чым ён кіраваўся ў той момант, калі разарваў адну з папер і кінуў яе ў печ. Я ж стаяў ні жывы, ні мёртвы.

— Не хочацца знішчаць тваё маладое жыццё... зямляк... — Раптам лагодна ўсміхнуўся ён: — Станеш артыстам, калі-небудзь скажаш — дзякуй!

Я не адразу зразумеў што да чаго. Калі ж уцяміў, адчуў, як дрыжаць губы, а на вачах з'явіліся слёзы.

СУСТРЭЧА НА "БЕЛЫХ АДЗЕННЯХ"

— Не...
Начальнік лагера падышоў да стала. Сеў за яго, некалькі разоў рукой правёў па падбародку.

— Хачу прызначыць цябе брыгадзірам над прыбалтамі. Я іх...

Зморшчыўся. Мяне быццам абдалі чужым:

— Гражданин начальник, які з мяне брыгадзір... Я не здолею...

— Нічога, што малады. Калі ёсць мазгі, навучыцца кіраваць, а далей пабачым... Рэзюмэ закончана. Можаш ісці.

Я павярнуўся да дзвярэй:

— Стой. — Скамандаваў ён. Узяў аловак, нешта чыркануў на паперы і падаў яе мне:

— З гэтай запіскай пойдзеш у хлебарэзку.

Калі я выйшаў ад начальніка, то яшчэ некалькі хвілін не мог супакоіцца. Адчуванне было такое, быццам гэта было не са мной, а з некім другім. Нават падумалася, мабыць, я ўжо губляю розум.

У хлебарэзцы я падаў запіску хлебарэзчыку. Той коса зірнуў на мяне, непрыемна ўсміхнуўся і адрэзаў паўбуханкі хлеба. Я сеў за вуглом хлебарэзкі, у снег, прыхіпіўшыся да сцяны. Я не верыў сваім вачам: у маіх руках быў хлеб. Я варочаў гэты цуд, быццам не ведаў, што з ім рабіць. Затым, нібы драпежны звер,

*Забабела ты мая галованька,
Забалела галава
Ой, ідзіце ды мне прывядзіце,
Прывядзіце ка мне Кацярыну
Ці ня жыўшы буду я...*

Пры апошніх словах я цяжка ўздыхнуў, узяўся за галаву, пачаў пакалыхваць ёю, паказваючы, як мне любя Кацярына.

Зняволеныя, што абступілі нас, зайшліся ад смеху. Відаць, маё аблічча ніяк не стасавалася з тэкстам песні. Кіраўнік смяяўся таксама:

— Голас у цябе ёсць, толькі сыры, неапрацаваны. Вярнуся ў тэатр, раскажу пра цябе... Трымайся, хлопец...


Начальнік лагера заўважыў:

— Толькі акрыяў, а ўжо падайце яму Кацярыну...

Усе зноў засмяяліся.

Я не вельмі спадзяваўся, што траплю ў тэатр. Хаця ўсё ж бадзёрыўся: на мяне звярнулі ўвагу.

У пачатку лета на 17-ю шахту прыйшоў этап вязняў. Я быў вельмі здзіўлены, калі сярод іх ўбачыў Карла Карлавіча — галоўнага ўрача лагера стаяцяр. На Карлавічы была цёплая футравая шапка, кажух, праз рагавыя акульяры глядзелі халодныя, колкія змяіныя вочы. Я ўспомніў, як аднойчы ў



га не разумеў. Некалькі разоў спрабаваў падняцца, уставаў на калені, але зноў моцны ўдар адкідаваў мяне на акрываўлены снег.. Не памятаю, як я дабраўся ў барак да свайго месца.

Аб баксёрскіх "забавах" урача лагера нае начальства добра ведала. Начальства гэта задавальняла: зняволеныя баяліся хадзіць да ўрача, вызвалення ад працы было мала, і часта зусім хворыя і нямоглыя выходзілі за зону.

Карла Карлавіча пасялілі ў наш барак. Раніцай ён разам з нашай брыгадай выйшаў за зону:

— Вальдэмар, (так звалі мяне прыбалты), трэба апусціць яго на дно. Нечога яму рабіць наверх, — сказаў эстонец Эмілія Сажэ.

Я кінуў галавой у знак згоды, бо без Эмілія з мяне быў бы брыгадзір — ніякі. Але нам трэба было штодзённа выконваць норму. А гэта — амаль немагчыма. І вось Сажэ заўсёды прыдумваў розныя апісанні працы, і брыгада ў выніку атрымывала максімальную пайку. Карацей кажучы, ён умеў добра абвесці вакол пальца начальства. Я падышоў да Карла Карлавіча, той не пазнаў мяне: бо ці мала каго ён у семнаццаці лагерах біў так, як мяне, калі быў урачом.

— Сядайце ў бадзю з кайлом і рыдлёўкай... Унізе без вас сумна...



На другі дзень, на досвітку ў суправаджэнні канвойнага, у санях, якія цягнуў маленькі конік, я ехаў у Варкуту. У гарадскі музычна-драматычны тэатр. У ім, разам з вольнаёмнымі, у большай частцы працавалі вязні. Кіраўніком тэатра быў Барыс Аркадзевіч Мардвінаў. Пасля вызвалення ён прыехаў у Мінск і стаў галоўным рэжысёрам тэатра оперы і балета. Калі я прайшоў вялікую школу тэатральнага майстэрства, стаў салістам, мне прыходзілася з брыгадай артыстаў выступаць у лагунктах. Вельмі хацелася пабачыць яго начальніка, але не давалася. І толькі больш чым праз трыццаць гадоў выпадкова на здымках кінафільма "Белыя адзены" я сустрэўся з Іванам Пятровічам Васюкевічам.

Цяпер, глядзячы праз прызму часу на падзеі тых гадоў, я думаю, што мой цяжкі лагерны шлях быў далёка не самым горшым сярод тысяч, соцень тысяч, а можа, мільёна іншых людскіх гулагаўскіх шляхоў. Сапраўды, у тым станавішчы, у якім я знаходзіўся, трапіць у тэатр было вялікае шчасце. Гэта была надзея на жыццё.

НА ЗДЫМКАХ: з калегамі-кінамаграфістамі; з Анатолем ПАПАНАВІМ.

Фота з архіва аўтара

«КРАМБАМБУЛЯ» — НОВЫ БЕЛАРУСКІ БРЭНД

Першы альбом праекта "Крамбамбуля" было даволі лёгка вылучыць стылістычна, бо ён уяўляў сабою зборку варыяцый на тэмы алкагольных напояў розных краін. Для гэтага ўдзельнікі праекта выкарыстоўвалі музычныя асаблівасці мясцовасці, адкуль паходзіў той ці іншы трынак. Такія акалічнасць надавала альбому разнастайнасці, прыцягальнасці для слухачоў. Нездарма CD "Крамбамбуля", песня "Абсэнт" і сам праект былі названы лепшым на мінулагоддзя "Рок-каранацыі".

І вось чарговы прадукт "каранаванага" праекта быў прадстаўлены слухачам і крытыцы: альбом "Крамбамбуля 1 S" (значыць, паўтаралітравы), з падзаглаўкам "Каралі раёна". У яго стварэнні бралі ўдзел Л. Вольскі ("N.R.M."), С. Міхалок ("Ляпис Трубецкой"), А. Кулінковіч ("Нейра Дзюбель"), а таксама музыкі праекта "Крамбамбуля".

Асноўнае адрозненне новага альбома ў тым, што гэта не стылізацыя, а зборка жартоўных песень на антыалкагольную тэматыку. Калі я спытаў на прэс-канферэнцыі, у чым жа бачыцца музыкам тэрапеўтычны эффект кружэлі, А. Кулінковіч параў праслухаць песні альбома, ды і слязі ад смеху і жалю.

Нямала песень на дыску "Крамбамбуля 1 S" напісаных Лявомам Вольскім у характэрнай іранічнай "дварова-сіроцкай" стылістыцы. Нечаканыя якасці новай працы можна адчуць, калі мы паслухаем



такія творы, як "Госці", "Новы Год" (на словы віртуальных Сашы і Сярожы з "Першага музычнага канала").

Сяргей Міхалок вельмі арганічна рэалізаваў свой талент у архаічнай стылізацыі пад ВІА 70-х "Старыя хіпаны" і кампазіцыі "Няма". Саліст гурта "Нейра Дзюбель" Аляксандр Кулінковіч зусім панаваму прадстаў у баладзе "Марскі чалавек". Вось пра гэтую песню і распавядаў Аляксандр, калі ішла размова пра слязы, як сродак антыалкагольнай тэрапіі.


За прадзюсерскае забеспячэнне навінкі ўзяліся спрактыкаваныя спецыялісты: Г. Вольская ("N.R.M.") і Я. Калмыкоў ("Ляпис Трубецкой"). Менавіта дзякуючы гэтаму іх танцэму праект "Крамбамбуля 1 S" у выглядзе мюзікла павінен аб'ехаць з гастроллямі ўсю Беларусь, а таксама, доўгі час знаходзіцца ў ратацыі на Першым нацыянальным канале, кіраўніцтва якога дало згоду на супрацоўніцтва.

Цікавым падаецца і альянс з фірмай "Belri-беларускае пітво", якая абяцала выпуск сапраўднай, па класічным рэцэптам, "Крамбамбулі" як для мужчын (мацункам 40 градусаў), так і жаночаю "Крамбамбулю" (25 градусаў). Акрамя гэтага, плануецца выпуск "падаруначнага набору" — бутэлькі "Крамбамбулі" і дадатку — дыска "Каралі раёна" ў адной суверэннай скрынцы.

Анатоль МЯЛЬГУЙ

Калектыў РВУ "Літаратура і Мастацтва" выказвае шчырае спакуванне супрацоўніку ўстановы ВІКТАРУ ПЯТРОВІЧУ КАЛІНІНУ з прычыны смерці яго бацькі.

**Васіль жыў туга, таемна,
непадалёк ад людзей...
Але доўга і паўнакроўна
так жыць не хапала душэўных
рэсурсаў і ён часта пакутаваў.
Час ад часу высакосная любоў
залізвала яго незагойныя
раны і тады, пад гумор
і лагоду, ён мог адкрыцца
нават выпадковаму чалавеку.**



ЮБІЛЕЙ ПАСЛЯ СМЕРЦІ альбо АПОШНЯЯ КРОПКА

Але то былі кароткія часы яго гармоніі з акаляючым светам. Бо неўзабаве зноў хадзіў ён днямі па гарачых вуглях зямнога зла, а ноччу спаў на вострых цвіках сумлення і незамольнага граху... Так і жыў — сцяўшыся, праз не магу, пісаў — задушліва, бы ўласнай крывёю...

Часам ён спрабаваў заводзіць дружбу з іншымі, здавалася б, блізкімі яму, людзьмі і калегамі. Коротка і няўдала. А бывала, ад нясцерпнай адзіноты вырываўся са сваёй правінцыйнай нары, як згаладалы звер з нелюдзімай нерушы, і з'язджаў у няблізкі свет...

Гэтак надвечоркам летняга дня завітаў ён аднойчы і на маю бацькаўшчыну, ажно тры сотні кіламетраў дабіраючыся туды "на перакладных". А да ўсяго яшчэ — без аказіі, не ведаючы, ці буду я дома (мяне якраз і не было). Па-мужчынску, доўга і разважна гаманіў за вясковым сталом з маім бацькам, і — ціха, неупрыкмет, нікога не патурбаваўшы, на сівым досвітку знікнуў-сышоў, каб пасля бяскрыўдна напісаць мне, што ўсё ж нездарма пабываў на маёй радзіме, бо запалі яму ў душу яе здарова, зялёна-пахкая лясная прырода і добра-зычлівыя людзі майго наваколля...

Мог ён і ў самай жорсткай форме паўстаць на абарону творчасці свайго правінцыйнага калегі, калі бачыў, што за таго няма каму заступіцца. Не ў прэсе, не на публіку, як тое робіцца сёння дзель пэўных карысных мэтаў, а — наўпрост, tet-a-tet... Скажам, выдрукавалі мы ў колішняй "Крыніцы" нізку вершаў таленавітага паэта і журналіста з Баранавіч Аляксея Белага, а "мая хрышчоная літаратурная мама" Алена Васілевіч у тыднёвіку "ЛіМ" узяла і добра-такі "адперыла" ўжо немаладога творцу... Бывае... Ды ўжо праз колькі дзён тэлефануе мне і някавата распавядае, "што ўчора нечакана "гучна азваўся" на тую яе публікацыю Васіль Сахарчук з Жабінкі... Ці ведаю я такога?"

А як жа, адказваю, больш за тое, даўно здалёку таварышум... — Ленечка, я ўжо і не памятаю, калі мяне гэтак бесплародна чыхвосцілі. Так ён бараніў "вашага Белага", так гораха і настырна даводзіў пра яго талент, што ледзь не ўгаварыў... Напрыканцы, праўда, мы з ім амаль паразумелі і развіталіся прыстойна...

Але ўлавіў я ў голас Алены Сямёнаўны найперш не крыўду на той Васілеў званок — з Жабінкі ў Мінск, паважанай жанчыне пашанотнага ўзросту, класіку нашай літаратуры! — а хутчэй няўлоў-

ную душэўную задаволенасць (бо магла ж яна і замаўчаць гэты выпадак), што нарэшце сярод беларускіх пісьменнікаў з'явіўся чалавек, які адкрыта і бескарысна заступіўся за чалавека...

І гэта было зусім нядаўна, калі Васілю ў самому ўжо не жылося як хацелася...

Зноў ад жыцця ў паззію ўцяку,
якой каторы год ніхто не чуе.
Зязюля хутка век мой адкукуе,
і перайду я вечную раку.

Няма ні слёз, ні смутку, ні тугі,
даўно адвук я скардзіцца
і плакаць.
Якая вольнасць у сузор'і Рака,
якія вузкія зямныя берагі.

І ўсё-ткі веру: гэты час міне,
і сонца ў змрочны дзень яшчэ
пабачу,
вярну тугу, ад радасці
заплачу,
і светлы смутак ахіне мяне.

На жаль...

А ў зусім скрушныя часы, калі яму здраджвала нават уласная паззія, валодаючы балгарскай, з перыферыянай адзіноты "перакідаўся" ён у іншы, далёкі ад-сюль свет, і з творчым задавальненнем перакладаў на сваю мову іх лепшых, найчасцей трагічных паэтаў, верыў прароцтвам Вангі і выкладкам старажытных астралагаў, знаў смак вінаграднага віна, слівоўцы і хатняй жытнёўкі, цаніў іх прасветлены хмель...

Толькі з трыма сваімі закадычнымі сябрамі — Фебам, Бахусам і Харонам — сумоўнічаў ён на роўных. Кожны з іх намагаўся схіліць яго на свой бок, пакуль нарэшце не сышліся на адным, што задавальвала ўсіх чатырох.

Для тых, хто ведаў Сахарчука, яго сыход не стаў нечаканай неўразумеласцю. Глыбока ўзрушыў мяне распавед Васілевай жонкі пра апошнія яго хвіліны перад адыходам... на недалёкае лецішча. Ніхто не думаў, што летаваць Васіль будзе не там... Гэта быў, па яе словах, доўгі, скрушна-маўклівы ўнутраны расставіны маналог ужо не туташняга чалавека з усім сваім, што тут пасля яго застаецца — жывым і нежывым — у парозе свайго зямнога жылта перад яшчэ зачыненымі ад таго свету дзвярыма ўласнай кватэры... Любоў душыла яго да спазмаў, але ён не падаў і знаку... З тым і адышоў... На жаль, яна зразумела гэта позна, толькі тады я прынеслі "вестку адтуль"...

Там, на апошнім сваім зямным месцы, пакінуў ён ужо непатрэбныя яму рэчы: недапітую шклянку... і недапісаныя паперы...

Гэтыя рэчы ўжо непатрэбныя і мне. Аднак трымаюць мяне тут і іншыя рэчы... якіх яму, відаць, неставала...

Таму — яшчэ пабуду я тут, пажыву. Паспеецца. А ён пачакае. Цяпер у яго столькі часу, як пісаў Масей Сяднёў, — "больш чым вечнасць"...

З недажытым цябе юбілеем, Васіль.

Леанід ГАЛУБОВІЧ

Пісаць пра Васіля Сахарчука мне вельмі складана. Па-першае, у адрозненне ад мяне, ён сапраўдны паэт, па-другое, характар у яго быў цяжкаваты; мы сябравалі, але ў апошнія гады больш на побытавым узроўні.

Справа васьмідзесяты, калі паўсюдна павету вецер перамен, ідэалагічная машына такіх як мы аднесла да апазіцыйнага боку. Мы актыўна ўключаліся ў грамадскую працу, найперш стварылі даволі шматлікую пярвічную арганізацыю ТБМ (Васіль і Аляксей Каско, які ў той час, хоць і жыў у Жабінцы, але працаваў у Брэсце на абласным тэлебачанні, ніколі ў паўсядзённым жыцці не цураліся роднай мовы). У калектыве рэдакцыі Жабінкаўскай раёнагазеты "Сельская праўда", дзе мы працавалі, мясцовыя ўлады "залічылі" ў апазіцыю чатырох чалавек на чале з рэдактаркай. Падчас скарачэн-

ня штатаў у 1991 годзе (усе раёнкі пераводзіліся на двухразовы выхад у тыдзень) — выпадкова ці з мэтай пазбавіцца няўгодных — мы чацвёра дамовіліся ў такім разе звальняцца ўсе разам. Паступова трое (хто пад прымусам, хто добраахотна) з раёнкі сышлі ў іншы выданні і нават у іншы сферы чалавечай дзейнасці дзеля хлеба надзеянага. Васіль жа застаўся працаваць на старым месцы. За гэта яго ніхто з нас ніколі не асуджаў, але і не мог зразумець ягоную тактыку. Колькі б разоў мы ні вялі гаворку пра палітыку, Васіль стаяў на сваім: паэт павінен пісаць вершы. Іншы раз я ўзгадваў Н.Гілевіча, Р.Барадупіна, іхнія тадышнія палымяныя, да слёз балючыя прамовы на кангрэсах дэмакратычных сіл, удзельнікам якіх мне ў свой час пашчасціла быць, на што Васіль рэагаваў адназначна: "Гэта асабістая справа кожнага".

Цяпер цяжка меркаваць, ці зрабіў ягоны выбар адбітак на ўласны лёс. Застаўшыся ў калектыве без творчых людзей і прыхільнікаў (паэт быў кансерватарам і дзіцём савецкага часу) ён адчуваў сябе самотна. Днём рабіў свае службовыя сакратарскія справы ў газеце, а вечарам няспешна крочыў за нейкі кіламетр на ўчастак, што ўзяў пад будаўніцтва (там, дарэчы, і сышоў з жыцця — заўвага Л.Г.), карміў курэй і сабаку, затым вяртаўся ў горад. У апошні час я зрэдку наведваў рэдакцыю. Мы віталіся, выходзілі на ганак папаціць, пра тое-сёе гаварылі і разыходзіліся. Адчувалася, што Васіль ужо не той. Думалася, гады бяруць сваё: менш жартаў, часцей відавочная засмучонасць і нейкая непрыкаяваная стомленасць...

Тое, што здарылася, не змяніць. Для канца жыцця будзе хваляваць адно і тое

ж пытанне: што зламала інтэлігентнага, адукаванага, прынцыповага чалавека?

А можа, гэта ёсць не што іншае як пратэст...

Тады, чаму такім грэшным чынам?..

Аляксей ГАНЧУК,
былы фотакар Жабінкаўскай
раённай газеты "Сельская праўда"

Р.С. Цяпер — што да публікацыі гэтага паэмы. Яе прывёз мне разам з іншымі шматлікімі рукапісамі Васіля Сахарчука сын паэта, сталічны студэнт. Паэма была ў двух варыянтах. Першы — шырэйшы — пісаўся ў сакавіку 1998 года і задумваўся як працяг паэмы "Развітанне" ("Крыніца" № 42, 1998г.), прысвечанай заўчасна памерламу мясцоваму паэту і сябру Васілю Гадульку (лепшыя вершы якога, а таксама матэрыялы пра яго творчасць і жыццё чытаўце ў жывеньскім нумары часопіса "Польмя" за гэты год). Аднак па ўсім бачна, што Васіль Сахарчук да апошніх сваіх дзён паэму "Сповідзь самотніка" для публікацыі нікому не прапаноўваў. А ўжо ў траўні 2001 года аўтар — раптам! — перакрэслівае ў ёй ажно чатыры першыя раздзелы (звароты да рэдактара, выдаўца, паштара і суседа) і скасоўвае ў "пасцскрыптуме" паэмы важную папаву сказа, які ў пачатковым арыгінале гучаў так: "Гэта своеасаблівы працяг маёй паэмы "Развітанне", прысвечанай паэту Васілю Гадульку, які заўчасна пайшоў з жыцця". Васіль Сахарчук выкрэслівае фразу, набраную тут курсівам, а пасля слова "Развітанне" ставіць тлустую, бы кляксу, кропку. Што ж сталася? Што страпслася перамянілася ў жыцці і творчасці паэта? Чаму ў сваім творы ён усё ж пакідае алузіі, што наўпрост паказваюць на рэаліі жыцця свайго сябра-паэта, і нязначна расфарміроўвае самы моцны і ўдарны раздзел з папярэдняй, выдрукаванай у "Крыніцы", паэмы "Развітанне", які яму быў вельмі дарагі і блізка сваёй сіметрыяй адносна характарыстыкі яго ўласнага жыцця?.. Хто цяпер без яго скажа?

Пэўна вядома нам толькі адно, што ў першапачатковым варыянце паэма была напісаная ў 1998 годзе, але, нечакана ў траўні 2001 года Васіль Сахарчук вышліў яе лёс іначай, бо ён ужо вырашыў свой...

З Гадулькам ён развітаўся амаль дзесяць гадоў таму. Настала пара "развітання" з сабой. Таму і паэма яго прысвечалася яму самому. Так ён вырашыў. І — паставіў кропку.

Лёган

S.m.

**Рукапіс,
знойдзены на сметніку**

...Надыдзе дзень,
калі я скончу свой верш.
Усё ў ім будзе строга і прыгожа —
ні слоў, ні гукаў.
Таму сачыце,
калі ў вашы рукі
выпадкава трапіць
чысты, няспісаны аркуш,
можа, гэта і ёсць
мой самы завершаны верш!
(Здраўка Кісёў)

Няма існай таго, што аджыло,
Няма існай таго, што стала словам.
(Самацятата)

ЗНАХОДКА

Аднойчы ў вёсцы, адлеглай на 5 кіламетраў ад мястэчка, дзе я жыў, непадалёку ад аўтобуснага прыпынку, на сметніку, я знайшоў дзіўны скрутак паперы, які аказаўся рукапісам з дзесяці сшытых зялёнымі ніткамі і пранумараваных аркушаў.
Я не звярнуў бы на гэтыя паперы ўвагі, каб у вочы не кінуся першы аркуш. На ім зверху і пасярэдзіне акуратным вучнёўскім почыркам было напісана:

**СПОВЕДЗЬ САМОТНІКА
(вершанемы)**

Далей я прачытаў эпіграф ці імя:
S.m.
Наступныя восем аркушаў былі... чыстыя, некрутныя, а на дзесятым, таксама пасярэдзіне тая ж рука цесна і ўборыста вывела:
ЗМЕСТ
1. ВЕТРУ, які будзе чытаць і перачытваць мае радкі

ма, дзеля жарту былі напісаны малаком і на іх, пажаўцельных ад часу, пачалі праступаць літары.

Я хуценька ўключыў настольную лямпу, прыгнуў яе "галаву" нізка да стала і пад цёплым святлом стаў няспешна перагортаць старонкі знойдзенага рукапісу. Неўзабаве на ўсіх аркушах яскрава вырысаваліся ўборыстыя вершаваныя радкі з тымі ж загаловакмі, што значыліся ў змесце.

У выніку я і аказаўся тым пазтам, які пераклаў гэты рукапіс "з мовы ветру на мову людзей", а ты, чытач, будзеш адным з тых, пра каго думаў невядомы (на жаль, невядомы) аўтар.

P.S. Шаноўны чытач, калі я цябе заінтрыгаваў, то спадзяюся, дарэшткі не расчарую, прызнаўшыся, што гэта звычайная містыфікацыя, хоць дапуская, што такое магло быць насамрэч. Вершы напісаны па матывах жыцця рэальнага чалавека. Гэта своеасаблівы працяг маёй паэмы "РАЗВІТАННЕ".

**1. ВЕТРУ,
які будзе чытаць і перачытваць мае радкі**

Найададанышай служка Бога,
сам стыхія, сябрук стыхій,
у цябе я прашу нямога:
нада мной не лютуй, не вый.

Спадабаўся мне твая мова,
у якой дні-вякі шумяць.
Яе ўмеюць у простае слова
толькі творцы перакладаць.

Я табе аддаю ў ахвяру
плён бяссонных начэй і мрой,
нечытаны нікім,
і мару
зразуметым стаць хоць табой.

Мае вершы не маюць тэмы,
словаў іх не відаць-ні чуваць.
Вось пагэтану "вершанемы"
захацелася іх назваць.

Не скуголь

і ваду з маёй цёплай далоні пілі.

Я карміў іх з рукі ячнай кашай і хлебам,
быццам іх прыручыць да сябе захачеў,
а пасля ім услед у бяздоннае неба
доўга-доўга з трывожнаю думкай
глядзеў.

Так было кожны дзень,
і лагоднелі вочы
пры шчаслівым вяртанні маіх галубоў,
покуль іх не заўважыў у небе аднойчы
над нямымі крыжамі яскравых кладаў.

З таго часу я стаў без журбы і трывогі
пазіраць на клады

і выходзіць часцей
на ўтравелую шыр векавое дарогі
і шукаць у нябёсах чаканых гасцей.

І калі зразумеў,
што да роднае хаты
мне звароту няма
і не будзе,
тады

за аблокі ўзляцеў,
быццам голуб крылаты
і застаўся ля вас назаўжды.

**5. СВАЯКАМ,
якія не разумеюць мяне, але зразумеюць**

Я рос, як крапіва у агародзе,
бы васілёк у моры жытніх ніў,
і, як ніхто ў збыднелым нашым родзе,
з малых гадоў самоту палюбіў.

Цішэй вады, ніжэй травы
я пачуваў сябе паміж сяброў,
і з добрай ласкі нечае за тое
патрапіў у кагорту дзівакоў.

Так вось і жыў.
Але не даў і знаку,
што і ад вас я гэта чуў,
калі
прывёў у двор бяздомнага сабаку
пасля таго, як
брата правялі
на могількі
маўклівай талакою
ў апошні шлях,
і я сказаў,
што й звер
усёй сваёй са-
мотнаю душою
адчуў наш боль

і праявіў давер.

Смяяліся...
Але і я не плакаў,
і не пачуў ніхто бацькоўскіх слоў:
— Дай Бог, каб кожны з вас,
як ён з сабакам,
паразуменне поўнае знайшоў.

Цяпер жа, калі вечнае імгненне
світанкам вечным мой спыніла час,
жыву спадзевам,
што паразуменне,
як той сабака,
аб'яднае нас.

**6. СЯБРАМ,
з якімі яшчэ сустрэнуся — назаўжды**

На пальцах аднае рукі
я палічу вас, сябрукі.

За тое, што вы ўсё ж былі,
паклон вам нізкі да зямлі.

У радасны і горкі час
заўжды быў побач кожны з вас.

І я цягнуў жыццё бы воз
без нараканняў на свой лёс.

І я цяпер бязмежна рад,
што кожны з вас мне быў як брат.

І нават больш —
такіх сяброў
хапіла б мне на сто гадоў.

Ды знічка на краі сля
аднойчы знак мне падала.

І я адчуў і зразумеў,

хоць шмат надзей і планаў меў:

у іншы свет навек пара
сыходзіць з роднага двара.

На золку чэрвеньскага дня
мяне акрыла цішыня.

Дык не крыўдуйце на мяне,
і вас такое не міне.

Каго раней, каго пазней...
Адзін канец ва ўсіх людзей.

Жывіце, покуль сіпы ёсць,
хоць кожны з вас там толькі госць.

Я з вамі стрэнуся яшчэ,
але пакуль ваш час цячэ,

цярпліва буду вас чакаць,
каб зноў з усмешкай прывітаць.

На незлічоныя гады
мы будзем разам — назаўжды.

**7. КАХАНАЙ,
якая не кахала мяне, але пакахае
Каханая мая,**

мяне ты не кахала,
майму ж каханню нестала меж.
Яму было зямной прасторы мала
і завоблачных вяршынь высокіх веж.

Дзеля цябе я быў на ўсё гатовы,
маліўся на цябе, бы на абраз.
Адзін пагляд твой абясцэньваў словы,
а лёгкі крок твой запавольваў час.

Не верыў сну,
выходзіў на дарогу,
якою звыкла ты дамоў ішла,
і так хацеў патрапіць у аблогу
твайго, мне недаступнага, жытла.

Я марай жыў, хаця і меў сустрэчы
і пад руку парою браў цябе,
ды знаў, што запяцацца недарэчы,
і давяраўся суму і журбе.

Калі ж усё мінула назаўсёды
і так тваё не склалася жыццё,
чакаю я шчаслівае нагоды,
што ты маё раздзеліш пачуццё.

Сумневу ані кропелькі не маю:
надарыцца яна,
бо толькі тут
любоў пануе;
гэта ты спазнаеш,
калі зямных пазбавішся пакут.

**8. ЧЫТАЧАМ,
якія нарэшце прачытаюць маю споведзь**

Мяне няма,
але я ёсць —
адсутны
на час, які вядомы толькі мне.
Цяпер я пэўны:

ісціна і сутнасць —
у немаце, як некалі ў віне,
якое я любіў,
і ў тым прызнацца
нібыта зноў вярнуцца на зямлю,
ды не хачу туды назад вяртацца —
я слодыч іншую цяпер люблю.

Яна зрадні віну,
але без хмелю,
глытка яе стае на сто вякоў,
хаця насуперак зямному зеллю,
яна не грэе, а халодзіць кроў.

А кроў мая — ужо не кроў,
а сокі
дрэў, зёлак, траў, каравае зямлі,
бо наступіў мой поўдзень найвысокі —
мой дух анёлы ў неба паднялі.

І я лячу над роднаю зямлёю,
над роднай хатай зоркаю свячу
і разумею ўсіх, хто быў са мною,
але да іх вяртацца не хачу.
ЭПІЛОГ
І ў шчасці, і ў горы
temento mori*!

г.Жабінка,
8.03.1998 — 22.05.2001г.г.

* — помні пра смерць (лац.)

СПОВЕДЗЬ САМОТНІКА

(вершанемы)

2. ПАЭТУ, які выпадкова знойдзе мой рукапіс і перакладзе яго з мовы ветру на мову людзей

3. САБЕ, якога не будзе

4. БАЦЬКАМ, з з якімі ўжо ніколі не расстануся

5. СВАЯКАМ, якія не разумеюць мяне, але зразумеюць

6. СЯБРАМ, з якімі яшчэ сустрэнуся — назаўжды

7. КАХАНАЙ, якая не кахала мяне, але пакахае

8. ЧЫТАЧАМ, якія нарэшце прачытаюць маю споведзь

ЭПІЛОГ

Дзіўны рукапіс завяршаў не менш дзіўны подліс:
знак цяльца
і даты:
17.V
15.VI

Правы ніжні ражок дзесятага аркуша — каля дат, дзе, відаць, значыліся гады ці год і, магчыма, адрас — быў адарваны.

Дома я яшчэ раз перачытаў рукапіс, паціснуў плячыма на адзінаццатым аркушы яго зместу, падзівіўшыся арыгінальнасці задумы аўтара, пашкадаваў, што ён не ажыццявіў яе і схаваўся за крыптаграму S.m., а пасля, зразумеўшы, што за гэтымі літарамі стаіць лацінскае Scripta manent (напісанае застаецца), пазначыў:

РУКАПІС ЗНОЙДЗЕНЫ НА СМЕТНІКУ

Пасля ў якасці працягу эпіграфа дапісаў некалькі радкоў балгарына Здраўкі Кісёва, дадаў самацятату і, палічыўшы, што гэта і ёсць дакладны пераклад ад гэтых вершанем — "з мовы ветру на мову людзей", паклаў знойдзеныя лісты ў архіў.

Амаль праз чатыры гады пасля гэтай знаходкі, палюбаваўшыся халодным сакавіцкім вечарам на камету, якая трапляе на вочы людзям раз у тысячагоддзе і невядома якім чынам упывае на іх жыццё і лёсы, адзначыўшы, што апошні тыдзень яна прыкметна паднялася ўверх ад сузор'я Касіяпеі, я зноў згадаў пра гэты рукапіс, дакладней пра сёмы пункт яго зместу і міжволі пасміхнуўся: а ці не час прапанаваць гэты твор чытачам, пра якіх невядома аўтар думаў у восьмым пункце?

Дзіўны рукапіс зноў лёг на мой стол, і... не было мяжы майму здзіўленню, калі я, адкрыўшы яго другую старонку, убачыў на ёй слаба акрэсленае, ледзь чытальнае:

ВЕТРУ, які будзе чытаць і перачытваць мае радкі

А далей ішлі вершаваныя, уборыста напісаныя радкі. Яны ледзь акрэсліліся і на астатніх аркушах.

Прыблізна так акрэсліваюцца словы, напісаныя малаком, пад уздзеяннем лямпавага цяпла альбо часу, падумаў я, і адчуў, што сэрца прыбавіла ходу і ледзьве не вырывалася з грудзей ад змешанага пачуцця здзіўлення і радасці.

У дзівосы я не веру, хаця дапуская іх, таму, каб супакоіцца, вырашыў: лісты, магчы-

і не плач нада мною
ні на золках, ні на начах.
Легей лісцем засып і травою
чорны груд, дзе ляжыць мой прах.

Перагортвай лісты,
бясконца
перачытай мае радкі,
а пасля падымі да сонца
альбо проста парві ў шматкі.

Буду рады і гэткаму лёсу
і глыбока схаваю дакор.
Ты ж люлей лугавыя росы,
разгамоньвай за вёскай бор.

**2. ПАЭТУ,
які выпадкова знойдзе мой рукапіс і перакладзе яго з мовы ветру на мову людзей**

Ветру ветрава,
ў часавым дыме
назусім не знікне мой след.
Можа, рукапіс гэты падыме
незнамец ці сябра-паэт.

Не астынь да яго,
мой руплівец,
блаславены будзь,
дабрадзей!

Веру,
вершы мае ты асіпіш
з мовы ветру на мову людзей.

**3. САБЕ,
якога не будзе**

Мяне няма.
Каго я тым здзіўлю,
калі навек касцьмі залягу ў гліну?
І я прышоў на грэшную зямлю,
каб грэх прымножыць
і яе пакінуць.

Адзін, як перст:
ні сына, ні дачкі.
Нат у нашчадках я не паўтарыўся.
Ці варта было цягнуць мне воз такі,
каб змарнаваць жыццё
і растварыцца ў высях?

Адна суцеха,
што такіх, як я,
сярод людзей-пакутнікаў няма.
Адсюль і філасофія мая:
пад д'яблам жыў,
ды адышоў да Бога.

**4. БАЦЬКАМ,
з якімі ўжо ніколі не расстануся**

Наракаць на жыццё маё сэрца
не ўмела,
я яго суцшаў
колькі мелася сіп,
таму рэдка хадзіў да крыжоў
пачарнелых
і ні разу не плакаў ля вашых магіл.

Але слёзы да горла не раз падступалі,
і не мог я ад іх утрымацца,
калі
галубок і галубка ў наш двор прыляталі



"Вечнасць". Мастак Кастусь КАЧАН



АНОНС

«ГЕНЕРАЛЫ» У ПАРКУ

15 ліпеня а 19-й гадзіне, якое ні было б надвор'е, у сталічным парку імя Чэлюскінцаў адбудзецца канцэрт "Генералы беларускага року" (так у абвешчаны). Удзельнічаюць "N.R.M.", "Нейро Дюбель", "Крама", "Уліс".



Выходзіць з 1932 ГОДА
У 1982 годзе
ўзнагароджаны ордэнам
Дружбы народаў

ГАЛОЎНЫ
РЭДАКТАР

Віктар
ШНІП

Рэдакцыйная рада:

Вольга
БАРАБАНШЧЫКАВА,

Святлана
БЕРАСЦЕНЬ,

Леанід
ГАЛУБОВІЧ,

Алесь
ГАЎРОН —
адказны сакратар,

Людміла
РУБЛЕЎСКАЯ,

Уладзімір САЛАМАХА —
намеснік
галоўнага рэдактара



АДРАС РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захарава, 19
ТЭЛЕФОНЫ:

галоўны
рэдактар — 284-6673
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-4404
адказны
сакратар — 284-6673

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-7965
пісьмаў і грамадскай
думкі — 284-7965
літаратурнага
жыцця — 284-7965
крытыкі
і бібліяграфіі — 284-7965
паэзіі і прозы — 284-7965
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выяўленчага
мастацтва — 284-7965
карэктарская — 284-8091
бухгалтэрыя — 284-6672
Тэл./факс — 284-85-25

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыя не вяр-
тае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і верстка
камп'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства
"Выдавецтва
"Беларускі Дом друку"
г. Мінск,
пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад 1521
Нумар падпісаны ў друку
9.07.2003 у 15.00

Міністэрства інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова
"Літаратура і мастацтва"

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 715

Заказ 2027

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ФОТАРАКУРС

ПАЭЗІЯ ПАРТЫТУРЫ



Маэстра Міхал КАЗІНЕЦ, на-
пэўна, ужо і сам не памятае, калі
ды з нагоды чаго зроблены гэты
здымак. Дзе — відаць: на сцэне
Беларускай акадэміі музыкі (што
лёгка вызначаецца па непаўторнай
"кансерваторскай" ляпніне),
сярод нотных пультаў. Магчыма,
фатограф "спыніў імгненне" ў пе-
рапынку адной з першых рэпеты-
цый студэнцкага сімфанічнага ар-
кестра "Маладая Беларусь".
Стварыў аркестр, кіруе ім і вы-
водзіць яго ў шырокі свет ме-
навіта рэктар БАМ, народны ар-
тыст нашай краіны, прафесар
Міхал Казінец.

Днямі, дарэчы, надарылася на-
года павіншаваць Міхала Анто-
навіча: Прэзідэнт Рэспублікі Бела-
русь аб'явіў яму персанальную
Падзяку — за вялікі асабісты
ўклад у падрыхтоўку і выхаванне
маладых музыкантаў...

Угледзьцеся ў фота:
сімфанічную партытуру маэстра
трымае, як зборнік паэзіі!

С. ВЕТКА

ЦЫТАТА АФІШЫ

Беларускі тэатразнаўца Тацця-
на Арлова: "Мне здаецца, тов-
стоноговцы пакуль не ацанілі на-
шага рэжысёра Мікалая Пінігіна
як належыць. Іншая справа, ці хо-
ча Пінігін узначаліць такі тэатр?
Весці тэатральны карабель
вельмі, вельмі цяжка. Магчыма,
падзяліўшы функцыі паміж цяпе-
рашнім мастацкім кіраўніком
Лаўровым і Пінігіным: Лаўроў —
агульнае кіраўніцтва, Пінігін — рэ-
жысура, БДТ насуперак распаў-
сюджанаму меркаванню ўвайшоў
бы ў адну і тую ж раку двойчы і
зноў стаў заканадаўцам тэатраль-
най моды".

"Які тэатр нам пакажаў БДТ?"
"Развлечения и отдых", 30 чэр-
веня — 7 ліпеня, 2003



АФІША ЛІПЕНЯ



Нацыянальны акадэмічны
тэатр балета
пл. Парыжскай
Камуны, 1,
тэл. 234-06-66

13 — П. Чайкоўскі "Ле-
бядзінае возера"
Пачатак ранішніх спектак-
ляў у 11.30, вячэрніх а 19-й
гадзіне



Нацыянальны акадэмічны
драматычны тэатр
імя М. Горкага
вул. Валадарскага, 5,
тэл. 220-15-41,
220-39-66

Летнія сезоны ў Тэатры
імя М. Горкага!

11 — М. Эрдман "Тэрмінова
патрабуецца...самаза-
бойца"
15 — І. Губач "Ад'ютантШа
яго Вялікасці"

16 — Ф. Рэньяр "Адзіны
спадкаемца"

17 — Г. Гауптман "Перад за-
ходам сонца"(закрыццё
юбілейнага сезона)

Пачатак ранішніх спектак-
ляў а 11-й, вячэрніх а 19-й
гадзіне

Тэатр-студыя кінаакцёра
пр. Машэрава, 13,
тэл. 223-08-11

11, 12 — Г. Салоўскі "Вос-
траў нашай любові і на-
дзеі", праўдзівая казка
для дарослых

14, 15 — Л. Вернейль "Вык-
раданне Алены", фран-
цузскі адюльтэр

16, 17 — С. Бартохава "По-
ле бітвы", камічная дра-
ма

НАЎЗДАГОН

БРАВА, ФІГАРА!

Менавіта
такім воклічам
вітала публіка
выканаўцу гэтай
класічнай партыі
саліста
Нацыянальнага
акадэмічнага тэатра
оперы
Аляксандра
Краснадубскага.

У спектаклі "Севільскі
цырульнік" ён вясёлы, ру-
хавы, дасціпны. Ды і пры-
гожы палётны яркі бары-
тон спевака не можа не
палюбіцца.

Наогул, у той вечар
кожны ўдзельнік папуляр-
най камічнай оперы быў па-
свойму яркі. Разіна Алены
Шведавай пакарыла абаяль-
насцю. Доктар Бартала ў
выкананні Віктара Чарнаба-
ева ўражваў арганічнай ка-
медыйнасцю, вяселосцю і
яшчэ — цудоўнай дыкцыяй.
У добрым ансамблі былі
Альмавіва — Аляксандр
Жукаў, дон Базіліе —
Дзмітрый Капілаў. Дыры-
жыраваў аркестрам Леў
Лях.

Апошні спектакль опер-
нага сезона ў сталіцы,
"Севільскі цырульнік"
Д. Расіні прайшоў замест
абвешчанага "Вяселля Фіга-
ра" В. А. Моцарта і пара-
даваў публіку.

Вера КРОЗ

У СТАЛІЦЫ



ЗАЛА
КАМЕРНАЙ
МУЗЫКІ
(пр.
Ф. Скарыны,
44а)

15 — Арганіст
Уладзімір Неўда дае
сольны канцэрт. У прагра-
ме творы Фробрергера,
Баха, Райнбергера.



Фота
В. СТРАЛКОЎСКАГА

18, 19 — Э.дэ Філіпа "Філу-
мена Мартурана", каме-
дыва

21 — "Айседора. Танец ка-
ханья", лірычная драма

22, 23 — А. Данілаў "Мы
ідзем глядзець "Чапае-
ва", трагіфарс

Пачатак спектакляў а 19-й
гадзіне

Сцэна са спектакля "Адзі-
ны спадкаемца" (так выгля-
даў спектакль некалькі сезо-
наў таму).